



15 ВЕРАСНЯ 2010 г. СЕРАДА № 180 (26788)

Кошт 650 рублёў

ВЫДАЁЦЦА 3 9 ЖНІўНЯ 1917 г.

# ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

## ПАСТАНОВА ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

### АБ НАЗНАЧЭННІ ВЫБАРАЎ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

У адпаведнасці з часткай трэцяй артыкула 81 і пунктам 3 часткі першай артыкула 97 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, пунктам 1 артыкула 23 і часткай першай артыкула 56 Выбарчага кодэкса Рэспублікі Беларусь Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАВЛЯЕ:

1. Назначыць выбары Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь на 19 снежня 2010 года.
2. Цэнтральнай камісіі Рэспублікі Беларусь па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх рэферэндумаў арганізаваць у адпаведнасці са сваімі паўнамоцтвамі правядзенне выбараў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і ажыццяўляць кантроль за выкананнем законадаўства аб выбарах.
3. Дзяржаўным органам, іншым арганізацыям забяспечыць выкананне аднесеных да іх кампетэнцый арганізацыйных мерапрыемстваў па падрыхтоўцы і правядзенні выбараў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у тэрміны, вызначаныя Выбарчым кодэксам Рэспублікі Беларусь.
4. Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь забяспечыць фінансаванне выдаткаў на падрыхтоўку і правядзенне выбараў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у межах сродкаў, прадугледжаных у рэспубліканскім бюджэце на гэтыя мэты.
5. Гэта Пастанова ўваходзіць у сілу з дня яе афіцыйнага апублікавання.

Старшыня Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь У. АНДРЭЙЧАНКА  
14 верасня 2010 г., г. Мінск.  
№ 412-П/У

### Парламенцкі дзёнік

## «АПТЫМАЛЬНЫ ВАРЫАНТ»

### Дэпутаты прызначылі выбары кіраўніка дзяржавы на 19 снежня 2010 года

Чакана ці нечакана, але ж галоўнай падзеяй пазачарговай сесіі Палаты прадстаўнікоў стаў зусім не бюджэт, праект якога разам са спадарожнымі фінансавымі дакументамі ціха і спакойна прынялі на заключным пасяджэнні ў другім чытанні. Учора дэпутаты прызначылі дату прэзідэнцкіх выбараў. Такага ажыятажу да выступленняў Аваляная зала не бачыла бадай з таго часу, калі разглядаліся папраўкі ў Выбарчы кодэкс, — амаль год таму. Як і тады, палеміка ў выніку прывяла да адзінадушнай згоды. Усе 108 прысутных дэпутатаў прагаласавалі за прапанаваную профільнай камісіяй (па дзяржаўным будаўніцтве, мясцовым самакіраванні і рэгіянальнаму) дату для вызначальнай палітычнай падзеі года, ды што там, пацудоў!

Паводле слоў старшыні камісіі Васіля БАЙКОВА, пры вызначэнні даты зыходзілі з таго, каб «забяспечыць **максимальны ўдзел** грамадзян у выбарчай кампаніі і правесці яе ў зручны для **выбаршчыкаў час**». Правядзенне выбараў сёлета, на думку камісіі, дазволіць без марнавання часу на выбарчы працэс з пачатку наступнага года прыступіць да выканання найважнейшых сацыяльна-эканамічных задач. Да таго ж, пачатак года, паводле меркавання камісіі, — «не самы зручны час для правядзення выбараў» як пара, насычаная «свецкімі і рэлігійнымі святамі». У камісіі палічылі гэты тэрмін удалым і для кандыдатаў, для якіх «будучы забяспечаныя **роўныя магчымасці загалюда падрыхтавацца** да выбарчага працэсу»...

А якой магла б быць дата выбараў, калі б не абсалютная згода ў дэпутатаў шэрагах?

СТАР.2

## Вітамінавая талачка



Фота Аляксандра Кудашова

Старшакласнікі Студзёнскаўскай сярэдняй школы Сенинскага раёна дапамагаюць на ўборцы морквы мясцоваму СВК «Сінягорскае». Частка сабранага ўраджаю пойдзе ў школу на вучнёўскі абедзенны стол.

### На слыху

## У БЛІЖЭЙШЫЯ ГАДЫ ЛЕДНІКОВАГА ПЕРЫЯДУ Ў БЕЛАРУСІ НЕ БУДЗЕ

Польскія метэаролагі падрыхтавалі даволі смелыя прагнозы пра тое, што сёлета зіма ў Еўропе можа стаць самай суровай за апошнія тысячы гадоў. Кліматолагі Польшчы тлумачаць свае меркаванні згасаннем Гальфстрыма — цэлага цяжняна Атлантычнага акіяна. Згодна з інфармацыйнай тэмай спецыялістаў, хутка Гальфстрыма зменшылася ажно ўдвая толькі за некалькі апошніх гадоў. А зараз гэта цяжэнне ўжо не будзе паспяваць кампенсавать холад арктычнага паходжання. Навукоўцы Інстытута метэаралогіі і воднай гаспадаркі суседняй краіны ўпэўнены, што аслабелае атлантычнае цяжэнне ўжо пачало мяняць клімат у краінах Скандынавіі. Гэта можа выклікаць кліматычныя катастрофы, бо пры поўным спыненні Гальфстрыма ў Еўропе пачаюцца ледніковы перыяд, а ў Скандынавіі ўзнікне буіны леднік.

Галоўны сіноптык Рэспубліканскага гідрометцэнтра Мішчырылы Волга ФЯДОТАВА паведаміла рэдакцыі пра тое, што ў бліжэйшыя гады моцнае пахаладанне нашай краіне не пагражае. Увогуле, сушэветныя метэаролагі прагназуюць, што наступныя 10 гадоў на планеце будзе працягвацца пацяплеўне клімату. Разам з тым, у перыяд глабальных кліматычных змен, сезоннае, не вельмі працяглае ваганне ўмоў надвор'я можа «падкідаць» пэўным рэгіянам сур'ёзныя сінаптычныя супрыясы. Спраўды, на фоне

слабай актыўнасці Атлантыкі на тэрыторыю Беларусі зімой можа зацягвацца даволі халоднае арктычнае паветра, лічыць Волга Фядотава. Справа толькі ў тым, як доўга такое халоднае ўварванне будзе працягвацца. У апошнія гады марознае надвор'е ў нашай краіне амаль заўсёды чаргавалася з плюсамі адлігамі.

Часам сярэдн насельніцтва гуляе пагалоска пра тое, што пасля спякотнага лета абавязкова павінна прыйсці суровая зіма. Галоўны сіноптык Белгідрометцэнтра патлумачыла, што такі механізм летне-зімняй раўнавагі на практыцы сустракаецца даволі рэдка. Навукоўцы ўпэўнены, што калі гэта адбываецца, то толькі згодна з тэорыяй выпадковых супадзенняў. Разам з тым, прагнозы на зіму польскіх метэаролагаў не супадаюць з паказчыкамі назіранняў амерыканскага аэракасмічнага агенства. Іх спадарожніквыя даследаванні паказваюць, што Гальфстрым, наадварт, стаў цяплейшым за апошнія 20 гадоў. А гэта сведчыць пра тое, што нас, магчыма, зноў чакае мяккая зіма.

Аднак Волга Фядотава, нягледзячы на магчымыя цэльныя даўгатэрміновыя прагнозы на зіму (такі прагноз пакуль толькі рыхтуецца расійскімі спецыялістамі), упэўненая, што нам трэба сур'ёзна гатвацца да зімы, каб народная гаспадарка была гатовая нават да моцных марозоў. Так, мінулы студзень паказаў, што сур'ёзная зіма можа быць і ў Еўропе...

Сяргей КУРКАЧ.

## БЕЛАРУСЬ У ЧАС СТАРШЫНСТВА Ў АДКБ МАЕ НАМЕР НАДАЦЬ РАЗВІЦЦЮ АРГАНІЗАЦЫІ БОЛЬШ ДЫНАМІЗМУ

Беларусь у час старшынства ў Арганізацыі Дагавора аб калектыўнай бяспецы мае намер надаць больш дынамізму развіццю названай арганізацыі. Аб гэтым заявіў 14 верасня Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы ў Мінску з генеральным сакратаром АДКБ Мікалаем Барджо-жам.

Аляксандр Лукашэнка запэўніў, што Беларусь у год старшынства будзе сур'ёзна працаваць, і нагадаў, што наша краіна «ніколі не ставілася аб'явава да тых мерапрыемстваў, якія ўзначальвала».

«Мы дамаўляліся яшчэ ў Арменіі, у сувязі з тым, што Беларусь трэба будзе старшынстваваць у АДКБ, мы сустрэнемся і агаворым некаторыя моманты, — сказаў кіраўнік дзяржавы, звяртаючыся да гасця. — Мы разам падумаем над тымі пытаннямі, якія трэба будзе ўнесці на разгляд вышэйшага органа арганізацыі, каб надаць ёй большы дынамізм».

«Скажу шчыра, нас вельмі хвалюе, як будзе азінены гэты перыяд старшынства Беларусі ў АДКБ. Мы зробім усё, каб ацэнка была самая добрая», — адзначыў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка расказаў, што ў час нядаўняй нефармальнага саміту АДКБ у Арменіі адбылася «вельмі сур'ёзная, прычыслытая, дакладная, шчыра размова». «Вельмі добра, што ніхто не хаваў свае погляды, свае надзеі, чаканні, звязаныя з АДКБ. Хоць, вядома, не без праблем. Але мы гэтыя праблемы не збіраемся хаваць», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што «нас хвалюць нашы адносіны з галоўным партнёрам па АДКБ — Расійскай Федэрацыяй». «Але нягледзячы на тое, што расійскае кіраўніцтва апошнім часам пастаянна цапае нас за розныя часткі цела, мы не затчыліся

на яго так, як, можа, некаторыя думаюць. Мы цалкам адкватна ацэньваем тое, што адбываецца», — сказаў Прэзідэнт.

Звяртаючыся да гасця, Аляксандр Лукашэнка заўважыў: «Хачу, каб вы наогул аб гэтым не думалі. Думаю, гэтыя непаразуменні рана ці позна развясуюцца».

Паводле слоў кіраўніка беларускай дзяржавы, Беларусь заўсёды была і будзе Расіі надзейнай апарай. «Хачу, каб вы разумелі: мы былі і будзем для рускага чалавека надзейнай апарай, фарпостам, як гэта ў Расіі прынята гаварыць. Мы заўсёды былі разам і будзем, і ніякімі палітыкамі не суджана разарваць гэтыя адносіны», — сказаў ён.

Прэзідэнт асабліва акцэнтаваў увагу на тым, што Беларусь будзе будаваць сваю палітыку ў гэтым ключы без залішніх прэтэнзій, наскокаў на сваіх партнёраў. «Трэба сёння ствараць, а не разбураць», — падкрэсліў ён.

У сваю чаргу Мікалай Барджожа ацаніў мінулы перыяд старшынства Беларусі ў гэтай арганізацыі ў 2006 годзе як вельмі рэзультатыўны. «Многае было зроблена, мы далі значны імпульс для развіцця арганізацыі. Тады былі закладзены вельмі многія рашэнні, якія сёння рэалізаваны», — сказаў ён, маючы на ўвазе стварэнне Калектыўных сіл аперацыйнага разгавання, фарміраванне міратворчага патэнцыялу і іншыя рашэнні. Ён выказаў надзею, што старшынства Беларусі ў АДКБ будзе такое ж паспяховае.

Мікалай Барджожа нагадаў, што ў снежні пройдзе чарговы саміт АДКБ. «Вы далі сур'ёзныя даручэнні ў Ерэване. Мы рыхтуемся, працуем з Саветам Бяспэкі, Міністэрствам замежных спраў Беларусі», — сказаў генеральны сакратар АДКБ.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

— Ну, з чаго пачнем? — два хлопцы, па ўсім відаць, студэнты, шырока расплюшчанымі вачыма разглядалі вітрыну са свежымі пражынямі. Адзін, напэўна, ад нецярпення, міжволі падштурхваў ваў бок таварыша.

— Нават не ведаю, — у задуманні працягнуў той. — Эх, шкада толькі, што спыненню атрымання не паспее...

Шчыра кажучы, гэты свеасаблівы кандытарскі шок выпадкова забачаны наведальнік VI міжнароднай выставы «Хлебная і кандытарская справа — 2010» быў цалкам зразумелым. Ужо на ўваходзе ў сталічны выставачны комплекс «Белэкс» па вуліцы Я. Купалы, 27, дзе і распачаўся ўчора вышэйназваны форум, у паветры лунаў такі водар свежывапечанага хлеба, казытаў нас пах і прыягваў позірк здалёк выглед шматлікага печыва, што неак аўтаматычна і мы праглынулі сліну. Падаецца, толькі нядаўна добра паснедаў, аднак чамусьці перад вачыма стаяла луста свежэга духмянага, яшчэ цэлаваатага хлеба з маслам і добры кубак малака...

...Адрасу на ўваходзе наведальніцкай сустрэчае велічыні карабель — стылізаваны пад марскую тэматыку выставачны стэнд усіх сямі хлебазаводаў сталіцы, што ўваходзяць у КУП «Мінскхлебпрам». Ён прыягвае найбольшую увагу, усе бяскожна здзімаюць на мабільныя тэлефоны, фотаапараты вырабленыя з разнастайных кандытарскіх вырабаў стылізаваную фігуру дзяўчыны ў поўны рост у нацыянальным строі (бюст цалкам з хлеба, твар і рукі з печыва, спадніца, нібы арнаментам, аздоблена баранкам), мардэль карабля, які бяжыць па карамельных хвалях, шматлікія вясельныя тарты...

— Мы невypadкова абралі карабель у якасці свеасаблівага сімвала. Гэта як канстатацыя, што нашы прадпрыемствы знаходзяцца не толькі на плыву, але імкнучыся наперад па жыццёвым прасторах і маюць, як кажучы, сем футуаў пад кілем, — тлумачыць галоўны тэхнолаг «Мінскхлебпрама» Ніна Лушчык. — А кандытары хлебазавода № 2 Тацяна Протчанка і Людміла Пашкоўская нібыта ў пацярджанне гэтага вырашылі нават зазірнуць у 2014 год — на чэмпіянат свету па хакеі. Паглядзіце ў гэты акарыум з — нібы жывым — беларускім васьміногам «Паўлем», вырабленым з пафарбаваных кукурузных палачак і макаронных вырабаў — ракушчак. Тут два сцяжкі — беларускі і чэшскі. «Паўль», як бачыце, схліўся да

## ХЛЕБ БУДЗЕ, ДЫК І ЁСЁ БУДЗЕ!

нашага нацыянальнага сцяжыка, так што перамога на чэмпіянаце, згодна з прагнозам, будзе за нам!

Жарты жартамі, але і без «карэмельнага васьмінога» добра бачна, што хлебазаводам ёсць чым здзівіць і парадаваць айчыніцкае спажыўца ўжо зараз: як спыніліся з Нінай Канстанцінаўнай побач з навінкамі прадпрыемстваў, так працяглы час не магі адарвацца ад таго, што ўжо сёння ёсць на паліцах крамаў з з'явіцца там літаральна днямі.

— Сёлётнае лета было вельмі спякотным і мы заўважылі, што попыт на крэмавыя кандытарскія вырабы ў гэты час трохі знізіўся. Таму на прадпрыемствах распачалі некалькі відаў так званых су-

хіх мучных кандытарскіх вырабаў. Напрыклад, слоеных штрудзелькоў. Або вочы валаваны — кошкі да начысці, — паказвае і расказвае галоўны тэхнолаг. — Ці ўзяць аржаное пачычне «Пітанашкі», што хутка з'явіцца ў крамах: мука, вадар, соль. Падыходзяць і дзеціям, і дарослым, асабліва на фоне адмысловых некаторымі апошнім ад спажываных хлеба з-за навамодных дыетэаў пахудзення. Як высветлілася, папулярнасцю карыстаюцца ўсходнія ласуны кішталту «Лукума». Закупілі абсталяванне ў Турцыі, асволі тэхналогію вытворчасці — у продажы гэты ласунак ужо ёсць.

Яшчэ адна навінка, якая, бяспрэчна, будзе дастапады ўсім, асабліва хатнім гаспадыням, — бліныны торт. Замест бісквіту, плясочнага цеста выкарыстоўваюцца пшанічныя бліны, якія абмазваюцца ёгуртам.

— У рэцэпцы такі 800-грамовы торт каштуе 17 800 рублёў! Пагадзіцеся, гэта няшмат. І справа не стоек у грошах: сучаснай жанчыне няма часу завіхацца на кухні, выпякаючы бліны, — слухна заўважае Ніна Лушчык. — А яшчэ нашы прадпрыемствы асволі выпуск вллікага асартыменту пірагоў з замарожанымі ягадамі...

Асобная разныка экспазіцыі — стэнд «Шлюбны салон», дзе прадстаўлены тарты на любы густ: і для юбілейна, і для вясельня, і для дня народзінаў. Прычым, кліент можа нават сам заказаць любы адмысловы выскі торта, які знойдзец, скажам, у інтэрнэце. Выпакца яго будучы кандытары з вышэйшай кваліфікацыяй, прычым іх дызайнерская праца нічога заказчыку каштаваць не будзе. Ён залічыць за торт на вазе — з разліку ад 20 да 38 (самы высокі кошт) тысяч рублёў за кілаграм. Хіба толькі дадаткова апацэвае Ніна Лушчык. — А яшчэ нашы прадпрыемствы асволі выпуск вллікага асартыменту пірагоў з замарожанымі ягадамі...

Асобная разныка экспазіцыі — стэнд «Шлюбны салон», дзе прадстаўлены тарты на любы густ: і для юбілейна, і для вясельня, і для дня народзінаў. Прычым, кліент можа нават сам заказаць любы адмысловы выскі торта, які знойдзец, скажам, у інтэрнэце. Выпакца яго будучы кандытары з вышэйшай кваліфікацыяй, прычым іх дызайнерская праца нічога заказчыку каштаваць не будзе. Ён залічыць за торт на вазе — з разліку ад 20 да 38 (самы высокі кошт) тысяч рублёў за кілаграм. Хіба толькі дадаткова апацэвае Ніна Лушчык. — А яшчэ нашы прадпрыемствы асволі выпуск вллікага асартыменту пірагоў з замарожанымі ягадамі...

Здымак на памяць з «Хлебнай» дзяўчынай.

## АУКЦЫОНЫ ПО ПРОДАЖЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

WWW.RLT.BY  
КУП «Минский областной центр учета недвижимости» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Белторгстрой» (продавец) проводит повторный открытый аукцион по продаже объектов недвижимости в составе:

Лот № 1: здание растворобетонного узла, об. пл. 359 кв.м; здание наклонной галереи, об. пл. 156 кв.м; здание компрессорной, об. пл. 48 кв.м, расположенные на земельном участке пл. 0,6144 га; трансформаторная подстанция, об. пл. 38,2 кв.м, расположенная на земельном участке пл. 0,0246 га. Объекты расположены по адресу: г. Гомель, пер. Строителей, 3.

Начальная цена с НДС (снижена) — 234 580 000 бел. руб.  
Лот № 2: здание проходной и ЦТП, об. пл. 99,0 кв.м, расположенное по адресу: г. Могилев, Славгородское шоссе, 150.

Начальная цена с НДС (снижена) — 19 976 000 бел. руб.  
Площадь земельного участка — 0,2061 га.  
Задаток 10 % от начальной цены.

Подробные извещения опубликованы в газете «Звезда» от 27.05.2010; 28.07.2010.

Аукцион состоится 23.09.2010 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 22.09.2010 до 17.00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224 61 34, 500 47 12.

## АУКЦЫОНЫ ПО ПРОДАЖЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

WWW.RLT.BY  
КУП «Минский областной центр учета недвижимости» (организатор аукциона) по поручению ЧПТУП «Несвиж коопзаготпром» (продавец) проводит повторный открытый аукцион по продаже объектов недвижимости, расположенных по адресу: г. Несвиж, ул. Ленинская, 126, в составе: здание свинарника, об. пл. 1028,7 кв.м; здания летнего лагера для свиней, об. пл. 720,6 кв.м; об. пл. 254,8 кв.м.

Начальная цена с НДС (снижена на 50 %) — 222 359 400 бел. руб.  
Площадь земельного участка 1,6667 га.  
Задаток 10 % от начальной цены.

Подробное извещение опубликовано в газете «Звезда» от 15.10.2009.

Аукцион состоится 22.09.2010 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 21.09.2010 до 17.00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224 61 34, 500 47 12.

## Наблюдательный совет ОАО «Світанак» г. Жодино

сообщает, что с 1 октября 2010 г. будет производиться выплата дивидендов акционерам ОАО «Світанак» по итогам работы за 1 полугодие 2010 г.

Справки по телефону: 3 72 78. УНП 600038919



### Курсы валют, установленных НБ РБ с 15.09.2010 г. (для бн разліку)

1 долл США	3 025,00	1 чешская крона	158,17
1 евро	3 899,83	1 польский злотый	987,53
1 латвийский лат	5 504,00	1 российский рубль	98,52
1 литовский лит	1 129,38	1 украинская гривна	381,99

### Курсы валют для безналичных разліку

USD	30,7049
10 UAH	38,7884
1000 BYR	10,1470
EUR	39,5264

Эканаміст па збыцц «Мінскхлебпрам» Святлана КАРМЫЗОВА ўобразе нявесты дэманструе ўзоры вясельных тартоў.

# АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА ПРЬМЕ ЎДЗЕЛ У ДНІ БЕЛАРУСІ НА СУСВЕТНАЙ ВЫСТАЎЦЫ «ЭКСПА-2010» У ШАНХАІ

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка плануе ў кастрычніку наведаць КНР. У час маючага адбыцца візіту, як чакаецца, беларускі лідар прьме ўдзел у Дні Беларусі на Сусветнай выстаўцы «ЭКСПА-2010» у Шанхаі, а таксама сустрэцца са Старшынёй Кітайскай Народнай Рэспублікі Ху Цзіньтаа. Гэта і іншыя пытанні беларуска-кітайскага супрацоўніцтва былі ў цэнтры ўвагі 14 верасня на сустрэчы кіраўніка дзяржавы з намеснікам старшыні Пастаяннага камітэта Усекаітайскага сходу народных прадстаўнікоў Цзян Шушэнам.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што паміж Беларуссю і Кітаем склаліся не проста дружальныя адносіны, а адносныя стратэгічнага партнёрства. «Я ўжо не адліж раз гаварыў, што нашы пункты гледжаня з Кітайскай Народнай Рэспублікай поўнасьцю супадаюць па ўсім міжнародным парадку дня», — сказаў ён.

Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў: «Беларуска-кітайскі тавараабарот вырас у шмат разоў з таго часу, як мы дамовіліся аб шырокамаштабным супрацоўніцтве. У прыватнасці, за 15 гадоў гэты каэфіцыент павялічыўся з \$35 мільярд да \$2 мільярд».

Аляксандр Лукашэнка выказаў удзячнасць кітайскаму боку за маштабную эканамічную, фінансавую і палітычную падтрымку маладой беларускай суверэннай дзяржавы.

У сваю чаргу Цзян Шушэн паведзімаў, што Ху Цзіньтаа надае вялікую ўвагу маючаму абыдзю візіту Прэзідэнта Беларусі ў Кітай. «Старшыня КНР гатовы сустрэцца з вамі. Спадзяюся, што гэта сустрэча кіраўнікоў дзвюх дзяржаў даць магчымасць акрэсліць перспектывы далейшага развіцця гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва паміж Кітаем і Беларуссю», — сказаў віцэ-спікер кітайскага парламента. Ён таксама адзначыў, што ўпершыню наведавае Беларусь, і ў яго «вельмі глыбокі ўражанні ад знаёмства з гэтай судоўнай краінай». Кітайскі гошчэ лічыць, што «паміж нашымі дзяржавамі і народамі існуе глыбокае пачуццё дружбы». «У час візіту я пераканаўся ў тым, што пад кіраўніцтвам Аляксандра Лукашэнка ў Беларусі завоўваецца палітычная стабільнасць, прадаўжаецца эканамічнае развіццё і наступова павышаецца ўзровень жыцця людзей. Я як стары сябар вашай краіны шчыра радуся гэтым поспехам», — адзначыў Цзян Шушэн.

Высокі ўзровень беларуска-кітайскіх палітычных адносін служыць надзейнай асновай для развіцця двухбаковага гандлёвага сувязяў.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

## У БЕЛАРУСІ АДКАРЭКТАВАНЫ НАРМАТЫЎНЫЯ АКТЫ ПА СПАГНАННІ ЎСКОСНЫХ ПАДАТКАЎ У МЫТНЫМ САЮЗЕ

У Беларусі адкарэктаваны некаторыя нарматыўныя акты па пытаннях спганання ўскасных падаткаў у Мытным саюзе. Аляксандр Лукашэнка 13 верасня падпісаў дэкрэт № 7, якім усунены змяненні і дапуўненні ў некаторыя дэкрэты кіраўніка дзяржавы па пытаннях спганання ўскасных падаткаў у Мытным саюзе.

Матэрыялы прыняцця дэкрэта з'яўляюцца прывядзенне дзейнага заканадаўства ў адпаведнасць з нормамі Пагаднення аб прыпынках спганання ўскасных падаткаў пры экспарце тавараў, выкананні работ, аказанні паслуг у Мытным саюзе ад 25 студзеня 2008 года і прынятымі пратокамі да яго.

Дакументам прызнаюцца страціўшы сілу асобныя палажэнні дэкрэта ад 6 верасня 2005 года № 10 «Аб некаторых мерах па рэалізацыі Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Расійскай Федэрацыі аб прыпынках спганання ўскасных падаткаў пры экспарце і імпарце тавараў, выкананні работ, аказанні паслуг, падпісанага ў г. Астане 15 верасня 2004 года, і аб усуненні дапуўненняў у асобныя пункты Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь», якія ўстаўлялі забарону на прадастаўленне падатковых ілгот па падатку на дабаўленую вартасць і акцыз адносна тавараў, што ўвоззяцца з Расійскай Федэрацыі. Акрамя таго, усююцца неабходныя змяненні ў нарматыўныя акты, якія ўстаўлялі выключэнні з прадугледжаных ім прэферэнцый адносна тавараў, якія ўвоззяцца з Расійскай Федэрацыі.

У сувязі з уступленнем у сілу з 1 ліпеня 2010 года Дагавора аб Мытным кодэксе Мылтнага саюза выключваюцца такія самастойныя паняцці, як «мытная тэрыторыя Рэспублікі Беларусь» і «мытная граніца Рэспублікі Беларусь». Усе мытныя правядзенні будучы ўзнікнуць пры перасячэнні таварамі мытнай граніцы Мылтнага саюза і ў выкарыстанні на адзін мойтны тэрыторыі саюза.

Дэкрэт уступае ў сілу з дня афіцыйнага апублікавання, распаўсюджвае сваё дзеянне на адносныя, якія ўзніклі з 1 ліпеня 2010 года.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

## ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

### АВІЯКАТАСТРАФА Ў ВЕНЕСУЭЛЕ: 36 ЧАЛАВЕК ВЫЖЫЛІ

Дзвухматорны самалёт АTR-42, які належыць венесуэльскай дзяржаўнай авіякампаніі Conviaa разбіўся з дзясццю кіламетраў на ўсход ад Пуэрта-Ордаса. На борце самалёта знаходзіліся 51 чалавек, уключаючы чацвярых членаў экіпажа.

На месцы здарэння выратавальнікі знайшлі 36 выжывшых пасажыраў, 15 чалавек загінула. Паводле папярэдніх звестак, крушэнне адбылося з-за тэхнічнай няспраўнасці. Камандзір паветранага судна перад аварыяй паспеў паведаміць дыспетчарам «пра страту кантролю» над лайнерам. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавесу аб'явіў троедзённую жалобу ў сувязі з гібельлю людзей ў катастрофе.

Учора ў Венесуэле адбылося яшчэ адно здарэнне: ваенны верталёт сутыкнуўся з даследчым суднам ВМС. Раненні атрымалі пілот верталёта і чацвёра членаў каманды карабля, другі пілот і пасажыр верталёта лічацца зніклымі без звестак.

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя беларускага народа і сябе асабіста выказаў глыбокія спачуванні Прэзідэнту Венесуэлы Уга Чавесу, усюю брацкаму народу гэтай краіны, а таксама родным і блізкім загінулым.

АБАМА ВЫДАЎ ТРЭЦЬЮ КНИГУ Прэзідэнт ЗША напісаў кніжку для дзяцей. Сваё літаратурнае працу чыпярэшні гаспадар Беллага дома назваў вельмі адзіна — «Я цябе апяваю: ліст мамі дочкам».

Сваю кніжку прэзідэнт Злучаных Штатаў прысвяціў 13 выбітным амерыканцам. На яе вокладцы намаляваныя докчы Абары Саша і Малія, якія выгульваюць прэзідэнцкага сабакі Бо на залітым сонцам лужку. У кніжцы ўсего 40 старонак, і яна прызначана для дзяцей пастая трох гадоў. Кошт літаратурнага творца Абары складале 17 долараў 99 цэнтаў. Барак Абама ўжо можа называцца пісьменнікам. З-пад яго пера выйшлі дзве кніжкі для сталых чытачоў: «Дзёрзкасць надзеі» і «Мары майго бацькі». Абодва выданні прадаваліся ў ЗША шматмільённымі тыражамі.

### МАНАКА АПЯРЭДЗІЎ ЛОНДАН

На сусветным рынку нерухомасці ўсталяваны новы рэкорд па кошце здзелкі. Пентхаус у Манакі прададзены за 306,5 мільёна долараў.

Агульная плошча двухпавярховага пентхауса ў комплексе La Belle Epoque складае 1600 квадратных метраў. Кваатра падзелена на дзве жылыя секцыі, у кожнай з якіх ёсць кіназала, кухня, ванная пакой, спальні і гасцёўня. Таксама ў кватэры размяшчаецца спа-салон, гульнявы пакой, бібліятэка і сад. Раней пентхаус належаў аднаму з самых багатых людзей свету, знакамітаму бразільскаму банкіру ліванскага паходжання Эдмону Сафрэ. У 1999 годзе 67-гадовы мільярдэр загінуў у выніку пажару, які ўзнік ў кватэры. Ранейшы рэкорд на рынку жытля належаў лонданскай кватэры, якая ў ліпені была прададзена за 220 мільёнаў долараў.

### У ГЕРМАНІ З'ЯВІЛІСЯ ПСІХІЧНА ХВОРЫЯ ЦАЦКІ

Нямецкая кампанія-вытворца мяккіх цацак Paparulesch занялася выпускам цацак, якія пакутуюць на вострую форму дэпрэсіі і іншыя псіхічныя парушэнні.

Аўтарам незвычайных цацак стаў 36-гадовы Марцін Кілтэйнер. Паводле яго слоў, спачатку ён хацеў зрабіць падарункі сябрам, але потым падумаў, што ў гэтай ідэі штосці ёсць, бо «дзецi і дарослыя любяць свае цацкі і шкадуноў ік». Так, у набор хворых цацак уваходзіць пльць жыўёл: чарпалка Düb з чыжкай дэпрэсіі, змяя Sly, якая пакутуе на страшныя галюцынацыі, авечка Dolly з раздвоеным асобі і кракадзіл, які пакутуе на незразумелы страх вады. Якіхдзенькі Кілтэйнер, такія мяккія цацкі могуць дапамагчы і некаторым дарослым. Да гэтыха нетрадыцыйнага набору дадаецца медыцынская карта з гісторыямі хворобаў цацак. Каштуе ўсё гэта «задавальненне» каля 130 еўра.

### РЭКЕЦЫРЫ ЦІ «РОБІН ГУДЫ»?

Двое жыхароў Брэста, якія ўжо пабывалі ў зоне за рабой, крадзеж і хуліганства, прыехалі ў Кобрын і пачалі патрабаваць у мясцовага жыхара, вадзіцеля ІП, 5 тысяч долараў. Пры гэтым рэкеціры пагражалі расправой. Вадзіцель папрасіў адртэрмінаваць і даў вымагальнікам 100 долараў. Гэтыя ж двое ў ролі «робін гуды» і паабяцалі дапамогу мясцоваму прадрывальніку — абараніць апошняга ад асобаў, якія яму пагражаюць. За гэта бандыты запыралі 3 тыс. долараў, якія неўзабаве і атрымалі. Вымагальніку атрымалі.

### СЫМОН СВІСТУНОВІЧ, ЯНА СВЕТАВА. НЕ ПАСПЕЛІ З'ЕСЦІ

На хутары Боркі (Лунінецкі раён) у сабудні прапала двое парастя, якія паспелі пачаць з хутарам. Аператыўнікі знайшлі злодзеяў. Свінскі захачаўся 26-гадоваму беспрацоўнаму з в. Вулька 2 і маладзёшаму на два гады жыхару в. Дварэц. Скрадзеных парастя вярнулі гаспадыні.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

# НЕ ЗНІЖАЮЧЫ РЫТМ РАБОТЫ

Выступленне Старшыні Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Андрэйчанкі У.П. на закрыцці пятай пазачаровай сесіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь чацвёртага склікання

Паважаныя дэпутаты! Паважаныя запрашэння і журналісты!

Завяршае работу пятая пазачарова сесія Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь чацвёртага склікання.

Яна была непрацягла, але з-за маштабнасці разгледжаных пытанняў яе вынікі вельмі значныя як для вырашэння бягучых сацыяльна-эканамічных задач, так і для вызначэння шляхоў развіцця краіны на перспектыву.

Унікальнасць правядзення сесіі вызначаецца тым, што ніколі раней падрыхтоўка і прыняцце праекта Закона аб рэспубліканскім бюджэце не праходзілі ў такім аператыўным і напружаным рэжыме. Пры гэтым трэба адзначыць высокую якасць законапраекта, якія была дадзена дэпутатам прафесійнай арганізацыі справы і канструктыўнаму ўзаемадзеянню ўсіх зацікаўленых, уключаючы дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў.



Прыняцце пакета дакументаў, накіраваных на ўдасканаленне бюджэтна-фінансавай і падатковай сфер, даць магчымасць значна ўмацаваць правы фундамент праводзімай у краіне палітыкі па лібералізацыі эканомікі, разнавыольні прадпрыемстваў і прагназуецца, што забеспячэнні эфектыўнага паст-крызіснага развіцця.

## «АПТЫМАЛЬНЫЯ ВАРЫЯНТ»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

6 лютага 2011 года. Такі календарны час цалкам заканамерны. І вось чаму. У адпаведнасці з Выбарчым кодэксам і Асноўным законам краіны, выбары Прэзідэнта павінны праводзіцца не пазней за два месяцы да заканчэння тэрміну паўнамоцтваў дзейнага кіраўніка дзяржавы. А гэта якраз 6 лютага. І дэпутат Анатоль ГЛАЗ прапанаваў калегам менавіта такую альтэрнатыўную дату для правядзення выбараў.

Ці ёсць неабходнасць скарачаць тэрмін паўнамоцтваў дзейнага Прэзідэнта? У чым патрэба? Ніякай кіраўнік дзяржавы адрацце ўвесь прызначаны тэрмін. Ці ў гэтай сувязі, на мой погляд, больш правільная і аб'ектыўная дата выбараў — 6 лютага. Скончацца ўжо ўсе свецкія і рэлігійныя святы...

Аднак публічна ніхто з калег прапанаваў спадара Глаза не падтрымаць...

12 снежня 2010 года. Магчымасцю правядзення ключавай электраральнай падзеі ў гэты дзень — «трохі раней» за прапанаваную камісіяй дату — пацікавілася дэпутат Ганна ЛАУРУКЕВІЧ. І такія дата мела права на зацвярджэнне яшчэ на папярэднім пасяджэнні сесіі. 7 верасня, аднак учора яна ўжо была эфемернай. Не «паміж датамі прызначэння выбараў і датамі іх правядзення павінна быць не менш за тры месяцы», як патлумачыў калеге выбарчую арыфметыку Васіль Байкоў. А 14 верасня 12 снежня, як вы разумееце, у такую схему не ўлічваюцца...

Паставіў пад сумненне прапанаваную камісіяй дату і дэпутат Сяргей МАСКЕВІЧ. Ён зірнуў крыху далей і прыкнінуў: а што, калі спатрыбціца другі тур галасавання, які выпадае правесці 2 студзеня. «Як быць з гэтай датай?» — цалкам лагічна ставіць пытанне народны абраннік.

— Для другога тура галасавання ЦВК прызначае дату выбараў не пазней, чым праз два

бералізацыі эканомікі, разнавыольні прадпрыемстваў і прагназуецца, што забеспячэнні эфектыўнага паст-крызіснага развіцця.

Асабліваю актуальнасць гэтыя рашэнні набываюць у кантэксце падрыхтоўкі да правядзення чацвёртага Усебеларускага народнага сходу.

Для дэпутатскага корпуса азначаць прынятыя заканадаўчыя акты яшчэ і ў тым, што ў іх вызначаны арыенціры, з улікам якіх трэба праводзіць нашу заканадаўчую работу, у тым ліку над законапраектамі, наменчанымі да разгляду ў ходзе чарговай шостае сесіі Палаты прадстаўнікоў, да адкрыцця якой застаўся ўжо менш як месяц.

Адметнай асаблівасцю будучай сесіі стане тое, што значная частка пытанняў будзе мець сацыяльна накіраванасць. У ліку найбольш рэзанансных законапраектаў трэба назваць Кодэкс аб адвукцыі, Жылёвы кодэкс, Закон «Аб зваротах грамадзян і юрыдычных асобаў».

## «АПТЫМАЛЬНЫЯ ВАРЫЯНТ»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Астанія пагадзіліся з прапанаванай датай — 19 снежня — маўкліва або ўголос. Публічна сваю прыхільнасць выказалі дэпутаты Генадзь ДАВЫДЗЬКА, Ігар КАРПЕНКА, Марыя БРУКОВА, Аляксандр ЮШКЕВІЧ, Уладзімір КУЖАНАў, Раіса ЦІХАНСКАЯ, Уладзімір ЭДАНОВІЧ. Апелявалі яны пераважна да таго, што правядзенне выбараў у іншы час непазбежна патрыць на пару студэнцкай сесіі і пашкодзіць актыўнаму ўдзелу маладзёў ў выбарах. Хоць выказаліся і іншыя аргументы. Нахвалілі тат, што студзень і люты — гэта канікулы, забавы і свят, а адпаведна — застою палітычнага жыцця. Ці ў чыста прагматычным ключы: што новы год варты пачынаць з актыўнай работы, не марнуючы час на выбарчыя працэсы. Добрым рэзюме ўсюю сказаму можа стаць агучнае спікерам Уладзімірам АНДРЭЙЧАНКАМ.

— Несумненна, выбары Прэзідэнта — гэта найважнейшая грамадска-палітычная падзея ў жыцці Рэспублікі Беларусь. І вызначваючы дату выбараў, самае галоўнае, на мой погляд, — забеспячэнне магчымасці ўсім грамадзянам Беларусі ўзяць удзел у выбарах. Таму 19 снежня 2010 года — тая дата, якую прапанава пастаянна камісія, — думаю, гэта найбольш аптымальны варыянт.

Тут вельмі важкія аргументы былі прыведзены. Думаю, якія гукаць вельмі пераканаўча. Гэта ўсё адпавядае Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, нашаму выбарчаму заканадаўству. Пры неабходнасці ёсць магчымасць правесці другі тур галасавання. Тым дачыньш прапанаваў дэпутата Анатоль Глаза (наконт правядзення выбараў 6 лютага. — Аўт.)... Мы бачым, што зроблена ў нашай краіне за час работы Прэзідэнта, і думаю, паўтара месяца ўжо тут нічога не вырашаюць. Міжкую, і Прэзідэнт не пакрыўдзіцца, што мы яго пазбаўляем гэтай магчымасці яшчэ паўтара месяца папрацаваць.

Па сутнасці, старт лёсавызначальнай палітычнай падзеі дадзены. Для ЦВК прызначаная дата стала «прагназаванай нечаканасцю», і выбарчы штаб, як заўжды, у поўным забарэнні. — У мяне ў паліцы трэ магчымыя варыянты даты выбараў і па іх — тры календарныя планы, — як жа старшыня Цэнтральнага Бюро Лідзя ЯРМОШЫНА, якая трымае «усё» ў сваіх руках. — Студзень, натуральна, не падыходзіць для правядзення выбараў. Снежынь — добры. Усе снежняўскія нядзелы, за выключэннем, бадай, 26 снежня, прымальныя.

Грошы на выбары былі закладзеныя яшчэ ў сёлёты бюджэты — каля 37 мільярд на два туры галасавання. Дарчы, на думку спадарыні Ярмошынай, другі тур, калі на тое будзе неабходнасць, можа адыцца 26 снежня.

Першае пасяджэнне Цэнтральнага бюро кама з нагоды прэзідэнцкіх выбараў адбудзецца ўжо сёння. На ім маюць быць зацверджаныя галоўныя дакументы, без якіх немагчыма правядзенне выбараў: календарны план, метадычныя рэкамендацыі і іншыя. На выбары, паводле слоў старшыні ЦВК, «абаўязова» запырсяць міжнародных назіральнікаў: у самы блізік час Міністэрства замежных спраў скіруе адпаведныя запрашэнні.

Закасаўшы рукавы, узяцца да працы ў пару ўжо і пэнцэнныя кандыдаты. Часу на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы да 24 верасня застаецца ўсёго нічога. Нагадаем, што прэтэндэнт у прэзідэнты для сваёй рэгістрацыі на выбарах павінен заручыцца падтрымкай 100 тыс. выбаршчыкаў. Вылучэнне кандыдату пачнецца 30 верасня. Паспрабаваць себе ў такой якасці можа любы ахвотны, не маладзёішы за 35 гадоў, які з'яўляецца грамадзянінам Рэспублікі Беларусь па нараджэнні, валодае выбарчым правам і пастаянна пражывае тут не менш за 10 гадоў непасрэдна перад выбарамі.

Зоя ВАРАНЦОВА.

## АБЭЦ

▲ Споўнілася 90 гадоў Беларускаму дзяржаўнаму тэатру. У 1944 г. тэатру прысвоена імя Янкі Купалы, з 1955 г. — званне «акадэмічнага», з 1993 г. гэта Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы.

▲ Беларуска мова стала другой па папулярнасці пасля англійскай сярод украінскіх студэнтаў-філолагаў. З новага навучнага года ў Інстытуце філалогіі Кіеўскага нацыянальнага ўніверсітэта імя Шаўчэнкі пачалося навучнае украінскіх студэнтаў па спецыяльнасці «беларуская мова і літаратура». Конкурс на новую спецыяльнасць быў даволі высокім — 14 чалавек на месца. Гэта другі вынік па інстытуце філалогіі пасля спецыяльнасці «англійская мова», дзе колькасць ахвотных наступіць складала 17 чалавек на месца, перадае БЕЛТА.

▲ Аднагодовае дзіця загінула пад коламі аўтамабіля ў Клецку. Дзіця 2009 года нараджэння знаходзілася на праезнай частцы вуліцы Панкратова, дзе на яго наехаў аўтамабіль «Форд». Вадзіцель легкавой машыны, хутчэй за ўсё, не заўважыў малое. У сувязі са здарэннем дарожная міліцыя нагадавае, што ні ў якім разе нельга пакідаць дзіцей без нагляду паблізу дарог. Недапуўнальна таксама дазваляць дзецям да 14 гадоў катацца па праезнай частцы на веласіпедзе.

▲ У Мінску пенсіянерка вырашыла памяць вокны на балконе сваёй кватэры і звалілася з дзясцатага паверха. Дом, дзе жыла жанчына 1941 года нараджэння, знаходзіцца на праспекце Пераможцаў. Яна паставіла адну табурэтку на другую, мабыць, каб дастаць да верхняй часткі акла. Але канструкцыя аказалася нетрывавай, і жанчына скінулася ўніз. Ад атрыманых траўмаў яна памерла. Праверку праводзіць пракуратура.

▲ Адразу два ДТЗ у адзін і той жа час адбыліся на вул. Кальварыйскай у Мінску. Вечарам 13 верасня сутыкнуліся два матацыклі «Хонда». Машына «Нісан Максіма» пачала рабіць манеўр развароту. У гэты момант адбылося сутыкненне з матацыклам «Хонда GL 1800». У выніку матацыклі страцілі кіраванне і ўрэзаўся ў матацыкл «Хонда СВВ 600R», які рухаўся ў спадарожным кірунку. Абода матацыклісты, на ішчасце, засталіся жывыя, але атрымалі траўмы. У гэты ж дзень і час, на той жа вуліцы мужчына, знаходзячыся ў стане моцнага алкагольнага аўнянення (2,49 праміле) ехаў за рулём машыны «Мерседэс Бэнц 190». Ён выехаў на палу сустрэчнага руху, дзе сутыкнуўся з «Форд Мандэа», які страціў кіраванне і ўрэзаўся ў «Мерседэс Бэнц С200», што рухаўся ў спадарожным кірунку. У выніку ДТЗ вадзіцель «Форда» быў паранены, а пасажыр — хлопчык 9 гадоў — атрымаў сур'езныя пашкоджанні пазваніччавы.

▲ Амаль дзве тысячы долараў страціў па неасцярожнасці ў казіно ў Мінску 47-гадовы намеснік дырэктара аднаго з прыватных прадпрыемстваў. Нецярэзвы мінчанін вырашыў паспытаць шчасця ў гульнёвых аўтаматах, але заснуў каля аднаго з іх. Калі ў зале стала нештатлюдна, да мужчыны падшоў малады чалавек і выцягнуў з кішэні яго кашулі 1.800 долараў. Злодзея затрымалі супрацоўнікі Маскоўскага РВУС сталіцы на падставе звестак сістэмы віданазірання, устаноўленай у зале казіно. У дачыненні да 25-гадовага злодзея распачата крымінальная справа.

▲ У Свіслацкім раёне аўтамабіль «Пежо-406» збіў лася, які нечакана выскачыў на дарогу. Маладая жыхарка райцэнтра і яе дзіця, што ехалі ў аўтамабіль, абшліся лёгкім сплахам і невялікімі пашкоджаннямі. Аўтаўзлеўню не падлягае. Лось быў знойдзены з паламанай нагой прыкладна ў 800 м ад месца здарэння з моцна пашкоджанай брушынай. Яго давлялося застрэліць.

## Поўны абзац

▲ У самалёце таджыкскіх прыватнай авіякампаніі «SomonAir», што ляцеў па маршруце Дамадзэава (Масква) — Душанбэ, нарадзіўся хлопчык. За гадзіну да пасадкі 29-гадовага Мамыбегі Гупо-мусулава паскардзілася на болі ў жываце. Толькі пасля таго, як сцёрдэсы авіякампаніі правялі агляды пасажыраў, высветлілася, што жанчына знаходзіцца на апошнім месяцы цяжарнасці. Сярод пасажыраў апынуўся ўрач і дапамог пры родах, які прайшлі хутка і паспяхова. Такім чынам у аэрапорту Душанбэ прыляцела на аднаго пасажыра больш, чым было пры пасадцы ў Маскве. Гэта першы такі выпадак на борце SomonAir.

Паводле паведамленняў карэспандэнту «Звязды» і інфармагенцыяў.



Открытие акционерное общество «Белгпропромбанк» СООБЩАЕТ, ЧТО НА ОСНОВНИ ТРЕБОВАНИИ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА И В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА СОЗЫВАЕТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

Дата проведения Общего собрания акционеров: 24 сентября 2010 года.

Адрес проведения Общего собрания акционеров: 220036, г. Минск, проспект Жукова, 3.

Повестка дня

1. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, — 13 сентября 2010 года.

Акционеры банка могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня по месту нахождения Правления ОАО «Белгпропромбанк»: г. Минск, проспект Жукова, 3.

Для получения бюллетеней для заочного голосования просим обращаться в ОАО «Белгпропромбанк», его филиалы, отделения по месту нахождения акционеров.

Заполненные бюллетени для заочного голосования представляются не позднее 22 сентября 2010 года.

С решениями, принятыми Общим собранием акционеров банка, можно будет ознакомиться в учреждении ОАО «Белгпропромбанк» после 1 октября 2010 года.

Телефоны для справок: 8(017) 229 64 54, 229 64 51.

ПОЗВОНИ В СВОЙ БАНК 136 время работы Контакт-Центра Банка 8.00-20.00 – рабочие дни 8.00-18.00 – выходные и празднич

ЗНАЙШЛІ, ДЫ ПОЗНА...

Тры дні шукалі родныя і супрацоўнікі міліцыі 78-гадовага пенсіянера з вёскі Дзвін Кобрынскага раёна. На чацвёрты знайшлі яго цела ў меліярацыйным канале за вёскай. Спецыялісты мяркуюць, што стары чалавек па неасцярожнасці сараваўся ў канал, а назад выбрацца не змог.

У Лунінецкім раёне ўтапіўся 50-гадовы жыхар вёскі Каян-Гарадок. Нападлітку ён ехаў падводай. І зваліўся з воза ў раку Цна.

Яна СВЕТАВА.

АДЧУЛІ СМАК

Некі тыдзень таму зладзілі разукамплектавалі дзве вышкі мабільнай сувязі ў Пружанскім раёне і вось цяпер такую ж вышку абрабавалі пад Баранавічамі каля в. Крошын.

Выкрасілі 240 метраў меднага кабелю і пакінулі вышку без замялення.

МАБІЛЬНІКІ — КАНТРАБАНДАЙ

Сотавыя тэлефоны ўсё часцей імяцца прыватныя кантрабанды.

Кіроўца аўтобуса, які прыбыў з Германіі, не чакаў, што брэсцкія мытнікі так хутка знойдуць мабільнікі, якія ён схаваў у розных адсеках аўтобуса. Кантрабанды пацягнула на 40 млн рублёў.

А ў райсавам аўтобусе, які трываў кірунак з Германіі на Раёно, канфіскавалі 130 мабільнікаў коштам 52 млн рублёў.

Адміністрацыя Брэсцкай мытні прасіць грамадзян выконваць мытнае заканадаўства.

ПРУТАМІ ПА ШЫБАХ

У Пінску 18-гадовы беспрацоўны ўзяў у напарнікі вучня СШ № 2 і яны, узяўшыся металічнымі прутамі, пачалі біць шыбы ў будынку ясляў-садка па вул. Суворова. Набілі шкла на 700 тысяч і апынуліся ў міліцыі.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

ЗАСТАЛАСЯ БЕЗ НАГІ

Пад камбіан СВК «Мацеювічы» Жабінкаўскага раёна, які ўбіраў кукурузу, трапіла жыхарка вёскі Крыўляны гэтага раёна. 85-гадовая жанчына адрэзала нагу. Жанчына дастаўлена ў Камянецкую раённую бальніцу.

Яна СВЕТАВА, Сымон СВІСТУНОВІЧ.

Знойдзена ў архівах

НЕВЯДОМЫЯ СТАРОНКІ ЗВАКЦЫІ

За апошнія гады беларускія гісторыкі ліквідавалі шмат «белых плямаў» у гісторыі Беларусі перыяду Вялікай Айчыннай вайны, якіх, на жаль, яшчэ застаецца нямала. Адна з іх — эвакуацыя насельніцтва рэспублікі ў 1941—1943 гадах. Многія даследчыкі спасяляюцца на ўспаміны першага сакратара ЦК Кампартыі Беларусі Панцеляімона Панамарэнка пра яго тэлефонную размову са Сталіным 23 чэрвеня 1941 года, у якой яны распрацавалі план і задачы эвакуацыі, пачынаючы са стварэння рэспубліканскай эвакуацыйнай камісіі. Панцеляімон Кандратавіч паўстае перад намі мудрым кіраўніком, які усё своечасова зрабіў і прадугледзеў. А цяпер разгледзім, што было насам рэч.

Вось што піша аўтарытэты беларускі даследчык, кандыдат гістарычных навук, вядлікі знаўца архіўных крыніц, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі Галіна КНАЦЬКО: «Размова П.К. Панамарэнка са Сталіным пра эвакуацыю падобная на выдумку. У гэты дзень Сталіну было яшчэ пакуль не вразумела становішча на фронце. Нарада ў ЦК КП(б)Б вечарам 24 чэрвеня пад кіраўніцтвам П.К. Панамарэнка і прыняцце разгорнутых рашэнняў, у тым ліку аб эвакуацыі, — чыстая выдумка. П.К. Панамарэнка знаходзіўся ў штабе Заходняга фронту (пад Магілёвам — Э.І.), сувязі з якім не было. Дакладнасць размовы У.Н. Маліна (гаворка ідзе пра размову 24 чэрвеня 1941 года сакратара ЦК КП(б)Б у будынку ЦК Кампартыі Беларусі — Э.І.) са Сталіным сумнеўная. Горад палаў. Кіраваць становішчам у горадзе, а тым больш у рэспубліцы ні сакратары ЦК, ні ўрад (пра які мемуарысты не ўспамінаюць) аказаліся не ў стане. Пачалася спыненая эвакуацыя. Не вдалося звесці камію пра становішча на фронце, не маючы сувязі з 1-м сакратаром, які з'яўляецца членам ваеннага савета фронту, знаходзячыся ў палаючым горадзе і мяркуючы, што вораг воль-воль захапіў яго, група сакратароў ЦК (Кампартыі Беларусі — Э.І.) аддае распараджэнне аб эвакуацыі і пакідае Мінск... П.К. Панамарэнка не піша, як эвакуаваліся ён сам...».

Пра тое, што пытанне аб эвакуацыі 23 чэрвеня 1941 года нават не ўзнікала, піша ваенны гісторык Ірына ВАРАНКОВА: «Некаторыя рэчы Мінскага чыгуначнага вузла аказаліся разбуранымі, частка рухомых састава была знішчана. У пералічак паміж бамбёжнікамі атрады з рабочых, служачых і студэнтаў спрабавалі аднаўляць чыгуначнае палатно і ўзлітнюю паласу аэрадрома. Гіганцкія намаганні прыкладаліся чыгуначнікамі, каб сфарміраваць хоць якія-небудзь саставы з разнастайных вагонаў, што стаялі на запасных пуцях...».

Колькі ўдалося адправіць эшалонаў з Мінска 23—25 чэрвеня — невядома. Паводле сведчанняў кіраўніцтва Заходняй чыгункі, дакументы аб эвакуацыі праз Мінск чыгуначны вузел не захаваліся. Існуюць толькі лічбы, якія прыводзяць у сваіх успамінах удзельнікі падзей. Загадчык аддзела транспарту і сувязі ЦК КП(б)Б М.І. Сарычэў гаворыць пра 50 эшалонаў, якіх выехалі з горада 23—25 чэрвеня. Сакратар ЦК П.К. Калінін піша пра 10 эшалонаў, што пакінулі горад, але 24 чэрвеня. Відца, апошняя крыніца і выкарыстоўвалася беларускімі гісторыкамі ў шэрагу публікацый 70—80-х гадоў» (ХХ ст. — Э.І.).

Не існуе таксама звестак пра колькасць мінчан, якім удалося эвакуавацца на чыгуначны або аўтагтранспарт. Паводле сведчанняў таго ж М.І. Сарычэва, падрыхтоўка да эвакуацыі ішла ў будынку ЦК (маецца на ўвазе стары будынак, які не захаваліся і стаў пачаць з бібліятэкай імя Леніна на вуліцы Чырвонаармейскай) на працягу ўсяго дня 24 чэрвеня, які толькі быў атрыманым загад аб эвакуацыі, архівы былі «з маланкавай хуткасцю пагружаны на машыны і пад прыкрыццём цэпры адпраўлены ў Магілёў».

У 20.00 (паводле іншых звестак у 21.00) (24 чэрвеня — Э.І.) усе цэнтральныя органы ўлады атрымалі загад камандавання Заходняга фронту эвакуавацца ў Магілёў. У 23.30 чацвёрта намеснік старшыні СНК выехалі са Сплянкі ў Дом Урада, каб правесці адпраўку архіваў. Як прайшла праверка, крыніца

РАБОТА ЁСЦЬ — РАБОТНИКАЙ НЯМА

Існуе думка, што прэстыжнасць працы залежыць ад зарплат, якую атрымлівае чалавек на сваім працоўным месцы. У гэтай ступені гэта так, але не заўсёды.

Ужо доволі працягла час не толькі ў Баранавічах, а ў цэлым на Брэсцчын адчуваецца недахоп швачак. Гэтая прафесія запатрабаваная як у дзяржаўным, так і прыватным сектары. Швачак у нас хапае, але яны доўга на адным месцы не затрымаваюцца. І прычына тут адна — нізкая зарплата.

Але ж сярэдні медперсанал ці бібліятэкары атрымліваюць не больш за швачак, а за рабочае месца трымаюцца. І прычына тут у тым, што праца ў швачкі вельмі напружаная, а зарплата не адпавядае затрачанай энергіі. Восьем гадзін карпец над швейнай машынкай і пад наглядом стражчы на працягу змены адно і тое ж шво за 400-500 тысяч рублёў — далёка не кожная жанчына вытрымае.

Значыць, кожная праца мае рэальную цану, а не устаноўленую. Калі швачкам плаціць рэальную, то ўпадзе рэнтабельнасць — кошт кашулі ці курткі вырасць і ўзнікнуць праблемы са збытам прадукцыі. Вось і эканомію на зарплате. Калі швачкам плаціць за працу мінімум мільён, то вакацыі па гэтай спецыяльнасці не будзе.

У Баранавічах у чарговы раз прайшоў кірмаш вакацыі. Мерапрыемства праводзіць упраўленне па працы, занятасці і сацыяльнай



абароне гарвыканкама. Розныя прадпрыемствы горада і раёна пранавалі 700 вакацыі, але ахвотных папрацаваць аказалася не вельмі шмат. Гаворка тут ідзе не толькі пра кваліфікацыйны спецыяліст.

Вось на ААТ «Баранавічыхлеб-радукт» патрэбны рабочыя рознастайных прафесій: машынікі, электрагазаваршчыкі, машыністы аўтакрану... — гэтыя спецыялісты павінны мець адпаведныя дакументы. Але ж не толькі іх, але і грузчыкі прадпрыемству набраць сёння няпроста. Грузчыкі, смеццары хоць і не маюць кваліфікацыі, але праца ў іх цяжкая, а заробак не дужа ка...».

Яшчэ адзін прыклад. На гэтай ж прадпрыемства патрэбны зайбольшы жывёлы. Праца не з лёгкіх і далёка не кожны здольны праца-

ваць па гэтай спецыяльнасці. Забойшчыкі жывёлы атрымліваюць адзін з самых высокіх заробкаў на прадпрыемствах, а на ААТ «Баранавічкі камбінат хлебапрадуктаў» зайбольшы жывёлы прапаноўваецца за 450 тысяч рублёў (інфармацыя на utzsbtrvich.brest.by).

Гэта адзін бок праблемы, а другі звязаны з тым, што многія з тых, хто прыйшоў атрымаць працу на кірмашы вакацыі, не маюць кваліфікацыі — дакумента, які пацвердзіў бы, што чалавек недзе вучыўся і набыў прафесію. Запіс і не маюць кваліфікацыі, але праца ў іх цяжкая, а заробак не дужа ка...».

Яшчэ адзін прыклад. На гэтай ж прадпрыемства патрэбны зайбольшы жывёлы. Праца не з лёгкіх і далёка не кожны здольны праца-

ваць па гэтай спецыяльнасці. Забойшчыкі жывёлы атрымліваюць адзін з самых высокіх заробкаў на прадпрыемствах, а на ААТ «Баранавічкі камбінат хлебапрадуктаў» зайбольшы жывёлы прапаноўваецца за 450 тысяч рублёў (інфармацыя на utzsbtrvich.brest.by).

Гэта адзін бок праблемы, а другі звязаны з тым, што многія з тых, хто прыйшоў атрымаць працу на кірмашы вакацыі, не маюць кваліфікацыі — дакумента, які пацвердзіў бы, што чалавек недзе вучыўся і набыў прафесію. Запіс і не маюць кваліфікацыі, але праца ў іх цяжкая, а заробак не дужа ка...».

Яшчэ адзін прыклад. На гэтай ж прадпрыемства патрэбны зайбольшы жывёлы. Праца не з лёгкіх і далёка не кожны здольны праца-

ваць па гэтай спецыяльнасці. Забойшчыкі жывёлы атрымліваюць адзін з самых высокіх заробкаў на прадпрыемствах, а на ААТ «Баранавічкі камбінат хлебапрадуктаў» зайбольшы жывёлы прапаноўваецца за 450 тысяч рублёў (інфармацыя на utzsbtrvich.brest.by).

Гэта адзін бок праблемы, а другі звязаны з тым, што многія з тых, хто прыйшоў атрымаць працу на кірмашы вакацыі, не маюць кваліфікацыі — дакумента, які пацвердзіў бы, што чалавек недзе вучыўся і набыў прафесію. Запіс і не маюць кваліфікацыі, але праца ў іх цяжкая, а заробак не дужа ка...».

Яшчэ адзін прыклад. На гэтай ж прадпрыемства патрэбны зайбольшы жывёлы. Праца не з лёгкіх і далёка не кожны здольны праца-

ваць па гэтай спецыяльнасці. Забойшчыкі жывёлы атрымліваюць адзін з самых высокіх заробкаў на прадпрыемствах, а на ААТ «Баранавічкі камбінат хлебапрадуктаў» зайбольшы жывёлы прапаноўваецца за 450 тысяч рублёў (інфармацыя на utzsbtrvich.brest.by).

Гэта адзін бок праблемы, а другі звязаны з тым, што многія з тых, хто прыйшоў атрымаць працу на кірмашы вакацыі, не маюць кваліфікацыі — дакумента, які пацвердзіў бы, што чалавек недзе вучыўся і набыў прафесію. Запіс і не маюць кваліфікацыі, але праца ў іх цяжкая, а заробак не дужа ка...».

Яшчэ адзін прыклад. На гэтай ж прадпрыемства патрэбны зайбольшы жывёлы. Праца не з лёгкіх і далёка не кожны здольны праца-

ваць па гэтай спецыяльнасці. Забойшчыкі жывёлы атрымліваюць адзін з самых высокіх заробкаў на прадпрыемствах, а на ААТ «Баранавічкі камбінат хлебапрадуктаў» зайбольшы жывёлы прапаноўваецца за 450 тысяч рублёў (інфармацыя на utzsbtrvich.brest.by).

Гэта адзін бок праблемы, а другі звязаны з тым, што многія з тых, хто прыйшоў атрымаць працу на кірмашы вакацыі, не маюць кваліфікацыі — дакумента, які пацвердзіў бы, што чалавек недзе вучыўся і набыў прафесію. Запіс і не маюць кваліфікацыі, але праца ў іх цяжкая, а заробак не дужа ка...».

Яшчэ адзін прыклад. На гэтай ж прадпрыемства патрэбны зайбольшы жывёлы. Праца не з лёгкіх і далёка не кожны здольны праца-

ваць па гэтай спецыяльнасці. Забойшчыкі жывёлы атрымліваюць адзін з самых высокіх заробкаў на прадпрыемствах, а на ААТ «Баранавічкі камбінат хлебапрадуктаў» зайбольшы жывёлы прапаноўваецца за 450 тысяч рублёў (інфармацыя на utzsbtrvich.brest.by).

Гэта адзін бок праблемы, а другі звязаны з тым, што многія з тых, хто прыйшоў атрымаць працу на кірмашы вакацыі, не маюць кваліфікацыі — дакумента, які пацвердзіў бы, што чалавек недзе вучыўся і набыў прафесію. Запіс і не маюць кваліфікацыі, але праца ў іх цяжкая, а заробак не дужа ка...».

Яшчэ адзін прыклад. На гэтай ж прадпрыемства патрэбны зайбольшы жывёлы. Праца не з лёгкіх і далёка не кожны здольны праца-

ваць па гэтай спецыяльнасці. Забойшчыкі жывёлы атрымліваюць адзін з самых высокіх заробкаў на прадпрыемствах, а на ААТ «Баранавічкі камбінат хлебапрадуктаў» зайбольшы жывёлы прапаноўваецца за 450 тысяч рублёў (інфармацыя на utzsbtrvich.brest.by).

Гэта адзін бок праблемы, а другі звязаны з тым, што многія з тых, хто прыйшоў атрымаць працу на кірмашы вакацыі, не маюць кваліфікацыі — дакумента, які пацвердзіў бы, што чалавек недзе вучыўся і набыў прафесію. Запіс і не маюць кваліфікацыі, але праца ў іх цяжкая, а заробак не дужа ка...».

Яшчэ адзін прыклад. На гэтай ж прадпрыемства патрэбны зайбольшы жывёлы. Праца не з лёгкіх і далёка не кожны здольны праца-

ваць па гэтай спецыяльнасці. Забойшчыкі жывёлы атрымліваюць адзін з самых высокіх заробкаў на прадпрыемствах, а на ААТ «Баранавічкі камбінат хлебапрадуктаў» зайбольшы жывёлы прапаноўваецца за 450 тысяч рублёў (інфармацыя на utzsbtrvich.brest.by).

Гэта адзін бок праблемы, а другі звязаны з тым, што многія з тых, хто прыйшоў атрымаць працу на кірмашы вакацыі, не маюць кваліфікацыі — дакумента, які пацвердзіў бы, што чалавек недзе вучыўся і набыў прафесію. Запіс і не маюць кваліфікацыі, але праца ў іх цяжкая, а заробак не дужа ка...».

Яшчэ адзін прыклад. На гэтай ж прадпрыемства патрэбны зайбольшы жывёлы. Праца не з лёгкіх і далёка не кожны здольны праца-

ваць па гэтай спецыяльнасці. Забойшчыкі жывёлы атрымліваюць адзін з самых высокіх заробкаў на прадпрыемствах, а на ААТ «Баранавічкі камбінат хлебапрадуктаў» зайбольшы жывёлы прапаноўваецца за 450 тысяч рублёў (інфармацыя на utzsbtrvich.brest.by).

Гэта адзін бок праблемы, а другі звязаны з тым, што многія з тых, хто прыйшоў атрымаць працу на кірмашы вакацыі, не маюць кваліфікацыі — дакумента, які пацвердзіў бы, што чалавек недзе вучыўся і набыў прафесію. Запіс і не маюць кваліфікацыі, але праца ў іх цяжкая, а заробак не дужа ка...».

Яшчэ адзін прыклад. На гэтай ж прадпрыемства патрэбны зайбольшы жывёлы. Праца не з лёгкіх і далёка не кожны здольны праца-

ваць па гэтай спецыяльнасці. Забойшчыкі жывёлы атрымліваюць адзін з самых высокіх заробкаў на прадпрыемствах, а на ААТ «Баранавічкі камбінат хлебапрадуктаў» зайбольшы жывёлы прапаноўваецца за 450 тысяч рублёў (інфармацыя на utzsbtrvich.brest.by).

прадпрыемстваў, якія ўдзельнічалі ў мерапрыемстве, вядома не пажадала ўзяць рабочага без дакумента, што пацвярджае кваліфікацыю.

Вось і атрымліваецца, што працоўныя месцы ёсць, а браць на працу няма каго. Ці многія, як тыя швачкі, не жадаюць працаваць за нізкую зарплату.

Рабочыя патрэбны і на самым буйным прадпрыемстве горада — баваўняным аб'яднанні. Там нават гатовыя даць людзям новую прафесію — навучыць іх за кошт аб'яднання. Але калі на прадпрыемстве сярэдні заробак 500 тысяч рублёў, то ахвотных падмацаць лёгкую прамысловасць няма.

Трэба адзначыць яшчэ адзін момант. Вакацыі прапаноўвалі прадпрыемствы, у якіх ёсць эканамічныя праблемы і дзе невысокая зарплата. І ўладкавацца на працу прыйшлі не самыя лепшыя прадастаўнікі працоўнага класа.

А вось што скажаў намеснік начальніка ўпраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Баранавіцкага гарвыканкама Юры БЕСАН:

«Яшчэ не магу даць канкрэтныя лічбы па кірмашы вакацыі, бо неабходна зрабіць аналіз, але я разумею, што далёка не ўсе хоць і прышлі за працай, былі п'янымі. Многі жывуць за кошт бацькоў, на іх пенсію. Чалавек 40-50 гадоў, а на працу не вельмі рвецца.»

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

Advertisement for RUP «ВІТЕБСКИЙ ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» (RUP «VITIEBSKIY INSTITUT NEДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ»). It offers services for property valuation, transport, equipment, business, damage assessment, fire, and insurance. It also advertises an auction for OAO «АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 8 г. ОРША».

«РЫНКАВЫЯ АДНОСІНЫ Ў ЖКГ ДАЗВОЛЯЦЬ СПАЖЫЎЦУ НЕ ВЫБІВАЦЬ КАМФОРТ ПРАЗ САРГІ»

На ЖКГ нараканняў у бераўскай больш за ўсё. Побытываць пытанні вырашаюцца складана, з вялікай колькасцю нерваў і выскілаў. Чаму так адбываецца, што робіцца ў беларускай жыллёва-камунальнай гаспадарцы сёння і што чакае нас заўтра? Сваім бачаннем сітуацыі дзеліцца Ірына Жыхар, асістэнт дырэктара праекта «Фарміраванне эфектыўнага спажыўца жыллёва-камунальных паслуг».



ДАВЕДКА «ЗВЯЗДЫ» Ірына Жыхар, у 1988 годзе скончыла хімічны факультэт БДУ па спецыяльнасці хімік, выкладчык. Працавала настаўніцай і на кіруючых пасадах у сістэме адукацыі, журналістка, старшыня ЖБК. З 1997 года займаецца грамадскай дзейнасцю. Зараз з'яўляецца асістэнтам дырэктара праекта «Фарміраванне эфектыўнага спажыўца жыллёва-камунальных паслуг», які рэалізоўвае Грамадскае аб'яднанне «Беларускае таварыства абароны спажыўцаў».

— Вы праводзілі маніторынг сярэд спажыўцоў жыллёва-камунальных паслуг. Які малюнак склаўся ў вас наоко тэма, што ёсць у нас зараз у ЖКГ?

— Калі стварыўся Закон «Аб абароне праваў спажыўцоў жыллёва-камунальных паслуг», то планавалася, што ён здыме сацыяльную незадаволенасць, якая існуе ў гэтым сектары. Г.зн. магчымасці спажыўцоў паўшацца, і дакументаарбот па жыллёвых пытаннях і па нізкіх якасці жыллёва-камунальных паслуг (ЖКП) зменшыцца. Як паказала анкетаванне, за год дзеяння Закона стаць павольна спажыўцоў не змяняюць. Шмат хто з іх незадаволены якасцю жыллёва-камунальных паслуг, кожны дзень пры гэтым свае правы спрабуе абараніць. І дарчы, анкетаванне паказала: ёсць што бараніць. Але робіцца гэта звычайнымі метадамі. Таму ў выкананні падпарадкаваных ім жыллёва-эксплуатацыйных службах (ЖЭС) захавалася вялікі паток зваротаў і скаргаў насельніцтва.

Палова з апытных спажыўцоў не мае дамовы з абслуговымі арганізацыямі, а значыць, — і прававой асновы для атрымання паслуг. А які абараніць свае правы, калі не маеш прадмета дамовы? Пры гэтым трэба ўлічваць, што каля 85% жыллагава фонду знаходзіцца ў прыватнай уласнасці гэтых самых спажыўцоў. Таму адсутнасць дагаворных адносін паказвае, што спажыўцоў у сваёй пераважнай большасці ўспрымаюць сябе пасіўнымі гульцамі ў жыллёвых стасунках і аддаюць ініцыятыву ЖЭСам і іншым дзяржаўным органам.

Закон прапанаваў спажыўцаў такую новую магчымасць для вырашэння спрэчак адносна якасці ЖКП, які незалежная экспертыза, але з 557 апытных ніводзін не скадзецца зацкаўленасць у эканоміі, пра якую сёння шмат гаворкі ідзе. Давайце не забываць, што жыллёвы сектар — самы энергазатратны і энергаэфектыўныя мерапрыемствы гэтыя магчымасці толькі пры неспаряднай зацкаўленасці спажыўца. Які гэта было з лічылнікамі на ваду. А дамова ў тым дзе, у якім яна існуе зараз, не спрыяе развіццю спажыўцаў якасці зацкаўленасці. Паглядзіце, што самы актыўны ініцыятар эканоміі ў жыллёва-камунальнай гаспадарцы. Дзяржкантроль. А маглі б усё дарослае насельніцтва краіны. І эфект, зразумела, быў бы большы.

— Самая вялікая загавда — людзі не разумеюць, дзе яны жывуць і на што маюць права... — Людзі не разумеюць, за што і якую адказнасць яны ясуець. І дзяржава ім яе не спяшаецца перадаць. Чыноўнікі бяжыць, што ўласнікі не зольныя несьці адказнасць за дом. Спраўды, жыхары дамоў — не прафесійныя інжынеры, не электрыкі, не сантэхнікі. І не павінны ім быць. Дзеля таго, каб ўсім сваё існае прафесія — домакіраўнік, з адпаведнай ліцэнзіяй, навучаннем, страхаваннем, што азначае адказнасць. Толькі ў нас новы Закон вызначыў домакіраванне як дадатковую паслугу. Адсюль і боязь чыноўнікаў, якія

«Новы Закон асобную ўвагу надаў інфармацыйнай палітыцы выканаўцаў ЖКП. Але для большасці апытных намі спажыўцоў гэта прайшло незаўважна».

дзі ў склад таварыстваў уласнікаў жыллёва-будаўнічых кааператываў (далей ЖБК). Адсутнасць канкурэнцыі, размеркавання адказнасці, не спрыяе развіццю рынку любых паслуг (не толькі жыллёва-камунальных) зніжэнню затрат на вытворчасць.

Новы Закон асобную ўвагу надаў інфармацыйнай палітыцы выканаўцаў ЖКП. Але для большасці апытных намі спажыўцоў гэта прайшло незаўважна.

— Гэты закон дрэнна напісаны? Ці яго проста не выканавіць?

— Не магу казаць пра якасць усюга Закона, але што датычыцца дакладнасці працэдурных пытанняў, размеркавання адказнасці, то ён «правісае» канкрэтна. Напрыклад, права выбару выканаўца жыллёва-камунальных паслуг. Напісана, што група спажыўцоў, якая жыве ці то на адным паверсе, ці то ў адным паў'едзе, ці то ў адным доме, сабралася і прыняла рашэнне, з кім заключыць дамову на эксплуатацыю дома, аформіла праатакол. Здалася б, такія простыя рэчы, які правядзеныя апісана ў арт. 10 Закона сходу, на практыцы выклікае шмат пытанняў. А калі на розных паверхах прымуць рашэнні пра розныя ЖЭСы, што

налагічнага ўніверсітэта, жыллёвы сектар знаходзіцца на апошнім месцы па інвестыцыйнай прывабнасці. Каб стварыць адпаведную матывацыю ў спажыўцоў, трэба аб'яднаць намаганні зацкаўленасці суб'ектаў з боку дзяржавы, бізнесу, грамадскасці і ЦМІ і пачаць працаваць таксама. Іншага шляха няма.

Калі ж будзе працягвацца дзяржаўны патранаж, то палігачненне ў выглядзе які быццам нізкіх тэрыфары сёння заўтра стане непад'ёмным цяжарам для спажыўцоў. Сёння большасць з іх не задаволены якасцю паслуг. Заўтра лепей не будзе. Жылы фонд старэе, патрабуе ўсё больш штодзённага клопату, тэхнічнага і фінансаванага. Праз 5-10 год хрушчоўкі ў масавым парадку запатрабуюць капітальнага рамонту. Трэба быць вельмі ўпэўненым у сабе, каб думаць, што з сітуацыяй можна справіцца звычайнымі метадамі. Еўрапейскія і амерыканскія палітыкі даўно зразумелі, што дзяржава не здолее справіцца з такім выклікам, і спрыялі развіццю рыначных правілаў гульні ў жыллёвым сектары. Зараз украінскі прэзідэнт заявіў пра развіццё ЖКГ Украіны праз стварэнне на кожным доме аб'яднанай уласнікаў-спажыўцоў і арганізацыі прэзэрваты і зразумелыя прайсцэсу ў гэтым сектары. У Расіі партыя ўлады «Адзіная Расія» правяла эксперымент у некалькіх г



## ШАМР.ВУ — КЛІКНІ ПА СПОРЦЕ!

Правільны прыклад

Ці любіце вы спорт? А ці часта глядзіце спартыўныя навіны? А вось Сяргей Сінкевіч, Артур Жоль, Ігар Петрулевіч, Сяргей Гарашук, Руслан Ігнатюк, Андрэй Макараў, Валяр'ян Шкленнік, Аляксандр Вашкевіч і Сяргей Мардасевіч не толькі любяць спорт, але і самі ствараюць гэтыя навіны. Крыху менш за год таму яны заснавалі шамр.by — інтэрнэт-праект «Спорт Беларусі».

Усе хлопцы — студэнты Інстытута журналістыкі БДУ, аднак яны паспяваюць сумяшчаць і вучобу, і працу.

Першапачаткова праект называўся шамр.seo.by, што не надавала саліднасці. «Быў цікавы выпадак: звязаліся мы з чароўнай прэс-аташэ мінскага ХК «Юнацтва», каб узяць інтэрв'ю ў Міхаіла Захараву. А калі яна падышла да Захаравы, Міхаіл

Міхаілавіч спытаў: «Хто? Чампсеобай? Дык гэта ж кітайцы нейкія! Але інтэрв'ю ўсё ж такі даў», — распавядае Артур Жоль.

Канкрэтнай даты нараджэння шамр.by няма, але ёю можна лічыць 23 кастрычніка 2009 года, калі на сайце была выкладзеная серыя публікацый пра матч БАТЭ — АЕК (Афіны).

Спачатку скептыкі задавалі пытанне, ці надоўга хопіць запала хлопцаў? Але, на здзіўленне ўсім, сайт паступова раскручваўся, справы ішлі ў гору, і сайт з прыгожай цацкі ператварыўся ў сур'ёзную рэч.

Наведнікаў у сярэднім каля тысячы ў дзень. Зараз смешна і камічна гучыць лік першых «жыхароў» шамр.by, які не дасягаў і 10-ці. «Рэкорд наведвання трымаўся ў нас некалькі дзён на старцы Алімпіяды ў Ванкуверы. Тады наведванне дасягала 3-5 тысяч чытаў», — успамінае Артур.

Першапачаткова дызайн сайта быў прасты, шаблонны. Але потым на адным з форумаў шамр.by абвясціў конкурс на лепшы дызайн спартыўнага сайта. Грошы распрацоўніку хлопцы збіралі са сваіх кішэню. Дызайн выйшаў лаканічны, зручны, стыльны і сучасны. Але яшчэ ёсць куды развівацца.

Зараз кожны з хлопцаў паспявае сумяшчаць вучобу, працу і шамр.by. Акрамя гэтага, у іх застаецца вольны час і на звычайныя для іх узросту інтарэсы: сябры, дзясучы, спорт.

А вы так можаце?  
Марта МАРКАЧЭЎСКАЯ.



Фота Кацярыны КАРПІЦКАЙ.

## ПРА ВАЙНУ, ЯКАЯ БОЛЬШ НЕ ПАВІННА ЎВАЙСЦІ Ў СЯМ'Ю

Конкурс

Для дзяцей і падлеткаў Беларускай дзяржаўнай музей гісторыі Вав аб'явіў конкурс мультымедыяных прэзентацый пад назвай «Вайна, што ўвайшла ў маю сям'ю». З 15 верасня да 15 кастрычніка ўдзельнікам конкурсу прапануецца расказаць гісторыю сваёй сям'і ў часы Вялікай Айчыннай вайны пры дапамозе камп'ютарных праграм па стварэнні прэзентацый: гэта могуць быць апеведы пра лёсы сваіх родных і блізкіх, іх успаміны пра вайну, праілюстраваныя выявамі дакументаў, узнагарод, фотакарткамі і гэта далей.

Прыняць удзел у конкурсе могуць дзеці і падлеткі да 17 гадоў, ствараючы прэзентацыю трыба захавача ў пашырэнні \*.pps или \*.ppt (версіі 1997 — 2003), прыкладзі любімую фатаграфію аўтара з прэзентацыі ў

фармаце \*.jpg, усё гэта запісаць на кампакт-дыск і прынесці ці прыслаць па пошце ў музей (220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці 25А, каб. 36. Тэлефон для даведкаў — 226 03 98). Аб'ём прэзентацыі не павінен перавышаць 15 слайдаў, а на вокладцы дыска трэба пазначыць інфармацыю пра аўтара: імя, прозвішча і імя па бацьку, назву навукальнай установы і клас ці групы, узрост, паштовы адрас, тэлефон, нумар слайда з любімай фатаграфіяй.

Вынікі конкурсу музея падведзе 21 кастрычніка, прычым журы будзе ацэньваць як змест мультымедыянай прэзентацыі, так і ўзровень тэхнічнага выканання. Прэзентацыі пераможцаў конкурсу будуць размешчаны на сайце музея — www.warmuseum.by.  
Павел БЕРАСНЕЎ.

## ПІЯНЕР ЗАЎСЁДЫ ГАТОВЫ РАБІЦЬ ДОБРЫЯ СПРАВЫ

### 20-гадовы юбілей адзначыла Беларуская рэспубліканская піянерская арганізацыя

Піянерская арганізацыя заўсёды лічылася школай дабрый і справядлівасці. Яна дапамагае тысячам дзяцей станацца сапраўднымі грамадзянамі сваёй краіны, прадаўжаць справу старэйшых пакаленняў. Адна з яе асноўных задач — выяўленне і падтрымка дзіцячых лідараў.

На сённяшні дзень — гэта самая буйная дзіцячая арганізацыя нашай краіны. Яна аб'ядноўвае 596 тысяч дзяцей ва ўзросце ад 7 да 18 гадоў, у тым ліку: 228 тысяч акаціят і 313 тысяч піянераў ад 10 да 14 гадоў. Для даведкі: у 1994 годзе піянерская арганізацыя Беларусі налічвала каля 94 тысяч членаў, у 1997-м — 133 тысячы, а ў 2003-м — больш за 300 тысяч піянераў, 2005 год — 435 тысяч. 13 верасня 1990 года ў Рэспубліканскім піянерскім лагэры «Зубраня» прайшоў Х з'езд піянерскай арганізацыі, на якім было заяўлена аб самастойным і непалітычным характары арганізацыі і прыняты першы Статут БРПА, зарэгістравана першая рэспубліканская дзіцячая грамадская арганізацыя Беларусі.

Працягваючы лепшыя традыцыі піянерскай арганізацыі, яе члены актыўна ўдзельнічаюць у цімураўскім руху. Акцыі «Дом без адзіноцтва», «Ветэраны жывуць побач», «Абеліск», «Піянеры праз аб'екты», «Мая сям'я — мой карабель», «Лета — пара добрых спраў», «Дзякуй за жыццё!», «Запалі касцёр добра!», «Рука ў руку», «Цёплы дом», «Цуды на Каляды» для дзяцей-сірот і інвалідаў, «Акадэмія піянерскай наву» сталі вiзiтнiмi карткаi арганiзацыi.

У дзень нараджэння піянерскай арганізацыі 13 верасня на Плошчы Перамогі адбылася урачыстая лінейка, удзел у якой прынялі лепшыя піянеры і акаціятны рэспублікі. Як адзначыла старшыня Беларускай рэспубліканскай піянерскай арганізацыі Наталля АБРАВЕЦ, БРПА — гэта не толькі самая буйная дзіцячая арганізацыя краіны, усе яе праекты і праграмы, да таго ж, разлічаны менавіта на дзяцей, на іх развіццё.

— Дэвіз нашай арганізацыі: «Да справы на карысць Радзімы, да дабрый і справядлівасці!». Шэраг

нашых праектаў, такія, як дабрачыннасць, экалагічныя праекты, прыносяць карысць не толькі дзецям, спрыяючы іх самаразвіццю, але і іх раёну, мясцовасці, у цэлым усёй рэспубліцы. Піянер — гэта, у першую чаргу той, хто любіць сваю радзіму, сваю сям'ю і гатовы працаваць на яе карысць. Піянер — гэта першапраходзец, той, хто гатовы працягнуць руху дапамогі, павесці за сабой. І сёння БРПА ў першую чаргу развівае лідарскія якасці ў дзяцей, пачынаючы ўжо з

начальнік штаба беларускіх арляняў Васіль Аляксеевіч КНЯЗЕЎ, патрыятычнае выхаванне моладзі — гэта іх абавязак.

— Мы ўжо сорок гадоў пастаянна сябраем з камсамолам, з піянерамі, і зараз з БРСМ. Я лічу, што без традыцый немагчыма будаваць гісторыю. У сённяшняй школьнікаў можа стварыцца ўражанне, што піянерская арганізацыя нарадзілася толькі зараз. На самай справе яна нарадзілася яшчэ ў савецкія часы, і мы вельмі рады, што ў нашай краіне яе аднавілі, захавалі частку тых добрых традыцый, якія былі. А гэта вельмі важна. БРПА атрымала ў спадчыну большасць традыцый, якія былі ў савецкі час — гэта багавятыя традыцыі, традыцыі гуманізму, калі неабходна аказаць дапамогу старэйшым, ісці абараняць радзіму. Гэта добрыя запаведзі, якія існуюць і ў Беларускай рэспубліканскай піянерскай арганізацыі.

Як заўважаюць самі піянеры, у іх разуменні быць піянерам — значыць, заўсёды быць першым, дапамагаць людзям, быць патрыётам сваёй краіны. Гэта значыць — не шкадаваць свайго часу на добрыя справы, бо толькі так на самай справе можна стаць сапраўдным чалавекам, сапраўдным грамадзянінам сваёй краіны.

Святлана СУХАРКО.



Сям'ядавога ўзросту, з нашых акаціят. І, канешне, мы разумеем, што не ўсе праекты могуць быць цікавыя піянерам. Таму мы працуем па самых розных напрамках, па розных інтарэсах. Да прыкладу, калі гаворка ідзе пра акаціят, мы распрацоўваем для іх гульні, вядуць пра сабой. І сёння БРПА ў першую чаргу развівае лідарскія якасці ў дзяцей, пачынаючы ўжо з

## Во даюць! Камсамолачка, інтэлектуалка, глыбачаначка

Незвычайны конкурс правядуць у Глыбокім пад настальгічнай назвай «Глыбачаначка — камсамолачка».

Як паведамлілі «Звяздзе» ў Глыбокім раённым камітэце Беларуска-кара рэспубліканскага саюза моладзі, конкурсная праграма прысвечана 90-годдзю Беларускага камсамолу. Што цікава, адбор на конкурс сярэд прэтэндэнтак на званне «Глыбачаначка-камсамолачка» ў разы больш жорсткі, чым на ўсім звыклых конкурсах прыгажосці. Пярвічныя арганізацыі БРСМ, а таксама грамадскага аб'яднання «Белая Русь» ужо зараз вылучаюць кандыдатак на ўдзел у акцыі. Кожнай павінна ўжо споўніцца 18 гадоў, дзясучаты павінны «валодаць» аўдыторыяй, мець прамоўтарскія здольнасці, ведаць гісторыю развіцця камсамольскага руху Беларусі. Акрамя ўсяго гэтага, трэба яшчэ быць інтэлектуальным і творчым чалавекам.

Сярод конкурсных праграм — «вiзiтнiкi» ўдзельнiкi, конкурс-экспромт, творчы конкурс (з вельмі філасофскай назвай «Паміж мiнуўшчынай i будучынай пра цяперашняе»), конкурс мадэляраў «Погляд у будучыню».

Конкурс адбудзецца 24 верасня. Безумоўна, сучасныя «камсамолкі» атрымаюць памятнае прызы.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

## ТРЫМАЙ РУКУ НА ТЭЛЕФОНЕ? Чаму мы глядзім і ствараем аматарскія відэаролікі ў інтэрнэце

...Дзясучына ў карочынак футболькі і трэніках сядзіць за сталом з сябрамі. Відэочна, адзначаюць нешта. Камеру ў руках самадзейнага аператара водзіць з боку ў бок, ён за кадрам каментуе ўсё, што адбываецца, і час ад часу зазівае кагосьці з прысутных паглядзець у аб'ектыў. Пластыкавыя кубачкі ўсё напаяюцца і спустошваюцца, і вось — дзясучына ўжо стаіць на сталі і спрабуе танчыць. «Гэй, выключы камеру!» — «Ну добра, як скажаш», — і камеру кладуць сярод нейкіх паперчын, а за кадрам чуюцца здрадніцкае «гы-гы». Заспакоеная танцорка пачынае сцягваць майку.  
(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

### УТВЕРЖДЕНО

Общим Собранием Акционеров  
ЗАО «Дельта Банк»  
30 июля 2010 года  
(протокол № 8)



## КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### об открытой продаже облигаций Закрытого акционерного общества

#### «Дельта Банк» третьего выпуска

1. Полное и сокращенное наименование эмитента (на белорусском и русском языках):  
На белорусском языке:  
полное — Закрытае акцыянернае таварыства «Дэльта Банк»;  
сокращенное — ЗАТ «Дэльта Банк».  
На русском языке:  
полное — Закрытое акционерное общество «Дельта Банк»;  
сокращенное — ЗАО «Дельта Банк».

2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail):  
Юридический и почтовый адреса: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Розы Люксембург, 95, 220036.  
Телефон: + 375 (17) 279-02-89  
Факс: +375 (17) 207-36-31  
E-mail: info@deltabank.by

3. Сумма зарегистрированного уставного фонда эмитента:  
Размер зарегистрированного уставного фонда ЗАО «Дельта Банк» составляет 72 200 000 000 (Семьдесят два миллиарда двести миллионов) белорусских рублей.

4. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента в составе, определенном пунктом 9 Инструкции о порядке предоставления отчетности и раскрытия информации участниками рынка ценных бумаг, утвержденной постановлением Комитета по ценным бумагам при Совете Министров Республики Беларусь от 16 декабря 2005 г. № 10/П «О некоторых вопросах предоставления отчетности и раскрытия информации участниками рынка ценных бумаг», и сроки ее публикации:  
Республиканское печатное средство массовой информации — газета «Звяздзе».

Сроки публикации — ежегодно не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным годом, и ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

5. Место, время и способ ознакомления с более подробной информацией (проспектом эмиссии облигаций):  
С более подробной информацией и Проспектом эмиссии облигаций третьего выпуска Закрытого акционерного общества «Дельта Банк» можно ознакомиться, начиная с даты публикации в средствах массовой информации текста данной краткой информации об открытой продаже облигаций, по адресам:

г. Минск, ул. Р. Люксембург, 95  
г. Минск, ул. Ольшешского, 22  
г. Минск, ул. К. Маркса, 25  
г. Минск, ул. Кульман, 3  
г. Гомель, пр. Ленина, 35  
г. Брест, пр. Машерова, 52  
г. Гродно, ул. Маркса, 44  
с 9.00 до 16.30, а также на Интернет-сайте эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.deltabank.by/.

6. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение:  
Решение о третьем выпуске облигаций ЗАО «Дельта Банк» принято Общим Собранием Акционеров ЗАО «Дельта Банк» 30 июля 2010 года (протокол № 8).

7. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество и вид облигаций:  
Форма выпуска облигаций — в бездокументарной форме (в виде записей на счетах).  
Объем эмиссии облигаций — 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) белорусских рублей.  
Количество облигаций — 200 000 (Двести тысяч) штук.  
Вид облигаций — именные неконвертируемые дисконтные.

Облигациям присвоена серия «ДБОЗ», номера «000001-200000».

8. Номинальная стоимость облигаций:  
Номинальная стоимость облигации — 100 000 (Сто тысяч) белорусских рублей.

9. Цель выпуска облигаций:  
Формирование ресурсной базы эмитента.

10. Период проведения открытой продажи облигаций:  
Дата начала продажи: 20 сентября 2010 года.  
Дата прекращения продажи: 31 августа 2011 года.  
Дата погашения облигаций: 26 сентября 2011 года.

11. Место и время проведения открытой продажи облигаций:  
Размещение облигаций осуществляется путем их открытой продажи.  
Продажа облигаций осуществляется с 9.00 до 16.00 в рабочие в Республике Беларусь дни в ЗАО «Дельта Банк» по адресам:

г. Минск, ул. Р. Люксембург, 95  
г. Минск, ул. Ольшешского, 22  
г. Минск, ул. К. Маркса, 25  
г. Минск, ул. Кульман, 3  
г. Гомель, пр. Ленина, 35  
г. Брест, пр. Машерова, 52  
г. Гродно, ул. Маркса, 44.  
Владельцами облигаций могут быть только юридические лица, резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.

12. Срок обращения облигаций:  
Срок обращения облигаций — 371 день: с 20 сентября 2010 года по 26 сентября 2011 года.

13. Дата начала погашения облигаций. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций, и порядок погашения облигаций:  
Погашение облигаций осуществляется 26 сентября 2011 года с 9.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Розы Люксембург, 95.  
Погашение облигаций осуществляется на основании реестра владельцев облигаций.

Дата закрытия и формирования реестра владельцев облигаций ЗАО «Дельта Банк» — 5 (пять) рабочих дней до наступления срока погашения облигаций. Со дня закрытия реестра владелец облигаций обязан прекратить все сделки с облигациями.

14. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты:  
Продажа облигаций осуществляется с дисконтом.  
Доход по облигациям (дисконт) — разница между номинальной стоимостью облигации и фактической ценой ее продажи.  
Дисконтные облигации продаются по цене ниже номинальной стоимости. Цена продажи одной облигации устанавливается ежедневно.  
При расчете суммы дохода доход начисляется за каждый календарный день года.  
Выплата дохода по облигациям осуществляется одновременно при погашении облигаций.  
Доходность при размещении облигаций третьего выпуска определяется эмитентом в размере 16,5 (шестнадцати целых и пяти десятых) процентов годовых.  
Период начисления процентного дохода по облигациям третьего выпуска — с 20 сентября 2010 года по 26 сентября 2011 года.  
Цена облигации при размещении рассчитывается по формуле:

$$C = \frac{H}{P \times T / (365 \times 100) + 1},$$

где:  
C — цена облигации в первый день размещения (белорусских рублей);  
P — количество дней обращения облигаций;  
T — годовая доходность по облигации, установленная при выпуске облигаций;  
H — номинальная стоимость облигации (белорусских рублей).  
В течение срока размещения облигации реализуются по текущей стоимости.  
Текущая стоимость облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$C = C + \frac{C \times P \times K}{365 \times 100},$$

где:  
C — текущая стоимость облигации (белорусских рублей);  
C — цена дисконтных облигаций, сложившаяся при размещении данного выпуска облигаций в первый день размещения (белорусских рублей);  
P — доходность по среднезвешенной цене облигаций, сложившаяся при их выпуске;



тага года ён і яшчэ пяць выпускнікоў Мазырскага педуніверсітэта далучыліся да лепшых з лепшых выпускнікоў вышэйшых навукальных устаноў рэспублікі і былі на прыёме ў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Летам Васіль паступіў у магістратуру Гомельскага педуніверсітэта далучыліся да лепшых з лепшых выпускнікоў вышэйшых навукальных устаноў рэспублікі і былі на прыёме ў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Пасля заканчэння магістратуры плануе застацца працаваць у Мазыры на любімай кафедры. Васіль любіць гуляць у футбол. Яго захапленне — рыбалка, на якую звычайна і ідзе з сябрамі, калі прыязджае ў родную вёску. Раней захапляўся шахматамі, толькі цяпер часу не хапае на гэтую гульню.

Таццяна СЕГЕН.  
Столінскі раён.

### ЗАВЕРЕНО

Департамент по ценным бумагам  
Министерства финансов  
Республики Беларусь

В.Г. Кулаженко  
09 сентября 2010 г.

# БЫЦЬ ЦІ НЕ БЫЦЬ ШЛЮБУ?

## Вось у чым пытанне

«Мама, я закахалася. Мы з мамі хлопцам вырашылі пажыць разам без ніякіх там штампаў і пашпарце. Праверым, ці падыходзім адно аднаму». Вельмі часты ў наш дэмакратычны час сцэнар разгортвання адносінаў паміж закаханымі дзіўчынчай і хлопцам. Ні якіх штампаў, ніякіх абавязцельстваў, ніхто не пасадзіць цябе на ланцуг сямейнага жыцця.

«Ажаніцца мы заўсёды паспеём», — абгрунтавае такіх шлюбных адносін мая знаёмая. «Магчыма, ён моцна храпе, гэта мяне вельмі раздражняе, — жартуе яна. — Ды і кашулі можна не так выпрасоўваць, і калі суп перасолілі, не так страшна. Гэта ж рэзпетыцыя сямейных стасункаў», — мая знаёмая далей раскрывае пловы такога рода шлюбу, які ў народзе называў проста — «грамадзянскім».

Дарчы, паняцце «грамадзянскі муж і жонка» настолькі ўкаранілася ў нашай свядомасці як пара, якая не зарэгістравала свае адносіны ў загсе, што амаль ніхто

не ў свой час памыла шкарпэткі, тэлевізар надта гучна робіць ды наогул абрыдлі мне твае меладрамы, а мне — твой фубал. Хіба мала што можна не падзяліць і да чаго прычліваць. Усведомленне таго, што ў цябе ёсць права вы бару і ты ў любы момант можаш змяніць сваё жыццё, калі штосьці не падабаецца, дае прыемнае пачуццё незалежнасці. Аднак не варта цешыць сябе гэтым. Як паказвае практыка, наўрад ці вашай другой палавіцы спадабаецца, калі вы без яго дазволу паедзеце адпачываць у няхай нават блізка ад вас беларускі санаторый. Так што гэта талкі ілюзія, што ў «грамадзянскім» шлюбе вы зможаце жыць па прынцыпе «што хачу, тое і раблю». Таму на пачатку таго «грамадзянскага» сужыцця не шкодзіла б акрэсліць рамкі дазволенай свабоды, вашай і вашага партнёра.

«Грамадзянскі» шлюб разглядаюць і як шанц паспрабаваць сябе ў ролі мужа ці жонкі (раптам я не створылі для сямейнага жыцця?). Бывае, хочучы правесці сваё пачуццё: можа, гэта і не канане зусім, а калі так, лёгкая і проста разбяржымся ў розныя бакі, ніхто ж нікому нічога не вінен. Прайшоў светлае пачуццё, з кім не бывае, і зноў вольныя як вецер у полі, і зноў гатовы акнуцца ў свет новых знаёмстваў. Своеасаблівае прафілактыка разводдаў. Усё было б добра, каб не адно істотнае «але». І ў «грамадзянскім» шлюбе нараджаюцца дзеці. Восемі пацянуцца сапраўдных праблемаў, якія ўсё больш і больш востра даюць знаць пра сябе. Цярпальная жанчына, калі яе «грамадзянскі» муж не збіраецца з ёй ажаніцца ці наогул не падтрымае гэта пытанне, ніяк не можа ўцяміць, а я чкаю ад яго дзіця, а ён не бярэ мяне за жонку... можа, больш не кахае... Хоць бы не кінуў — як гэта быць маці-адзіночкай? — нясучыца міжволі чорнай думкі. Такі стрэс адбываецца на здароўе жанчыны і дзіцяці. І я растлумачыць сваёму малому, чаму яго мама і тата не муж і жонка, не самая лёгкая справа...

Дык, можа, жаданне распісацца — не перажытак мінулых часоў, а больш сур'ёзнае стаўленне да стварэння сям'і, да выбару чалавека, з кім не «спрабуеш пажыць», а звязваеш свой лёс... Юрыдычнае

## ЯК ВЫ СТАВІЦЕСЯ ДА «ГРАМАДЗЯНСКАГА» ШЛЮБУ?

**Васіліца, студэнтка:** — Грамадзянскі шлюб — гэта амаральная з'ява. І той аргумент, што пахвіем-пабачым, ці падыходзім адзін аднаму, зусім недарэчны. Так можна спрабаваць, «прыцірацца» вельмі доўга то з адным, то з другім. Трэба вучыцца стасувацца адно аднаму, ладыць. Мне здаецца, грамадзянскі шлюб для тых, хто баіцца адказнасці.

**Дзімтрый, аспірант:** — На мой погляд, грамадзянскі шлюб — а насамрэч гэта проста сужыццё — не больш чым часовае карыстанне аднаго партнёра другім. Дарчы, грамадзянскі шлюб — гэта не адрыццё нашага часу — у рымскім праве таку з'яву называлі канкубінат (рэд. лат. concubinitas, літаральна значыць «жыву, ляжу разам»), што цалкам раскрывае сутнасць такога кшталту адносінаў. Лічу, што ў дачыненні да нашых палавіцак такі шлюб зневажальны.

**Вікторыя, студэнтка:** — Калі кахаеш, няма ніякай розніцы, ёсць штамп і пашпарце ці няма. Кахаеш, і ўст туг. А калі твай адзіны захоп апаіць ад цябе, яго ўжо нішто не стрывае.

**Зінаіда Уладзіміраўна, сацыяльны педагог:** — Мы павінны афармляць свае адносіны. Мне здаецца, што гэта асабліва важна для жанчыны, яе пачуццё. Хто яна ў «грамадзянскім» шлюбе: жонка, палюбоўніца — незразумела. Хоць жанчыны такі шлюб прыраўноўваюць да замужжа, большасць мужчын адчувае сябе халасцаякі. Ды і для дзяцей, якія, хутчэй за ўсё, з'явіцца, такі шлюб можа, у лепшым выпадку, здацца дзіўным.

**Святлана Міхайлаўна, дзяжурная ў студэнцкім інтэрнаце:** — Добра стаўлюся. Мае бацькі самі пражылі так усё жыццё. І ніколі ў мяне не ўзнікала думка, што непаўнацэнная у нас сям'я. І сыны мае так жывуць. І не горш ад гэтага ставяцца да сваіх «грамадзянскіх» жонак. Не бачу нічога кепскага.

## СВЯТА ГРЫБЕНКОЎ

У Палацкім раёне ў другі раз пройдуць спаборніцтвы па «ціхім палыванні» сярод аматараў збіраць грыбы. Першы чэмпіятат грыбнікоў адбыўся тут летась, калі сотні ахвотных выйшлі ў лес. Тады раён атрымаў сімвалічны статус «грыбной сталіцы краіны».

— Сяліца «кахаецца яшчэ большае колькасць удзельнікаў грыбнічнага чэмпіянату. Летась у ім удзельнічалі, калі не памыляюся, каля трыста чалавек, — расказвае «Звяздзе» Яўген Труханяў, першы сакратар Палацкага райкома БРСМ. — У сваю чаргу наш райкам запрашае моладзь на чэмпіят з усіх раёнаў Віцебскай вобласці.

Грыбніцу «алімпіяду» вырашылі арганізаваць 18 верасня, у Дзень работніцкай лесу. У Палацкім райвыканкаме паветравы, што і сёлета жыхары раёна вельмі ахвотна прынялі запрашэнне ўзяць удзел у грыбной акцыі. Фарміруюцца каманды грыбнікоў па галінах: прамысловыя, сельскагаспадарчай ад сельскіх і пасялковыя Саветы. Работнікі аддзела культуры падтрымалі грыбнікам насычаную культурную праграму.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

## Творчая эліта

На працягу пяці гадоў супрацоўніцтва з абласнымі і раённымі СМІ падчас практыкі, маладыя людзі пазнаёмяцца з работай рэдакцыі і абіруць будучае месца сваёй працы. Перад БРДУ стаіць задача — вырашыць пытанне дэфіцыту творчых кадраў на Брэстчыне. Для гэтага неабходна зрабіць імя сваёму ўніверсітэту яшчэ і ў галіне журналістыкі, каб нягледзячы на адлегласць, сюды ехалі вучыцца. Адрыццё новай спецыяльнасці — дастаткова смелы крок. Але брэстчане ніколі не пасавалі перад чыжаксаіямі.

Хочацца спадзявацца, што ў хуткім часе абтурыенты будуць выбіраць БРДУ з эканамічнай выгады, а таму, што якасць адукацыі тут будзе адпавядаць сталічнай. Чула меркаванне: «Калі выпускнікі брэсцкай журналістыкі будуць працаваць у раённых СМІ, гэта прынясе краіне толькі карысць». Згодна. Але дзе гарантыя, што гэтыя кадры не паспаюцца на сабе «сіндром вялікага горада»? Брэста? А друкаваныя СМІ — гэта не абавязкова «раённым». Тут ужо ўстапае ў сілу размеркаванне. Зараз, пасля адрыцця новай спецыяльнасці ў Брэсце, глядзіш, яшчэ на конкурснай аснове на работу прымаць будучы...

**Вольга, Крупкі, 21 год:** «Думаю, Брэст — нядрэны варыянт, асабліва калі збіраешся працаваць там або з'явіўся жыхаром Брэста ці вобласці, а таксама калі абтурыент не ўпэўнены, ці прыйдзе па колькасці балаў. Безумоўна, пловы ёсць. Але гэта не так прэстыжна, як БДУ. Прэстыж, вядома, з гадамі набываецца, з практыкай. Тут пакуль усё новае. Калі б я жыла ў Брэсце, такі варыянт мне б спадабаўся».

**Ірына, Нясвіж, 21 год:** «Я не паступала б у Брэст. Гэта вельмі далёка. Да Брэста б гадзіна на электрыцы, мне да Мінска бліжэй. Ды і што такое Брэст у параўнанні з Мінскам?»

**Кацярына, Брэст, 19 год:** «Я жыў у Брэсце, а ў Мінску вучуся. У сталіцы мая галоўная праблема — жыллё, там, не раздумваючы, я паступала б у Брэст. Нават нягледзячы на вялікую колькасць балаў».

Тацяна БОЛТУЦЬ.

# «Тут вельмі добрая творчая атмасфера, дзе можа раскрыцца душа любога мастака...»



Апошнім часам я стаў меней баяцца за будучыню нашага этнасу. Так, мы забываем звычайную продажу, амаль не карыстаемся мовай... Гэта пакуль засталася. Але ж у зведду, што ёсць людзі, якія ўжо тры дзесяцігоддзі займаюцца адраджэннем беларускай народнай культуры. Гэтыя героі — работнікі навукова-вытворчага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства беларускіх народных рамстваў «Скарбіца». Я наведваю ў гэты «цэнтр беларускага адраджэння» і паглядзець, як ствараюцца аўтэнтычныя рэчы сучаснымі рукамі.

**Калі тчэш, не засумуеш**  
Асноўны напрамак дзейнасці прадпрыемства — ручное ткацтва, выбар народнага адзення, сцэнічных касцюмаў і элементаў дызайну інтэр'ера. Самае цікавае, вядома, ткацтва. Невялікае памяшканне з некалькімі станкамі цэхам не назаўваж, але праца там кіпіць. Хтосьці запраўляе ніткамі станок, іншыя ткуць: хто тканіну, хто пояс, хто пасцілку.



А галоўнае — робяць гэта ўсё так, як некалі рабілі нашы прабабкі. Так дзіўна і так прыемна было убачыць на сучасным прадпрыемстве сапраўдныя кросны. Здаецца нават, што ты патрапіў кудысьці ў мінулае. «У нас даволі вялікія ткацкія станкі, паўтараметровыя», — з гонарам кажа Марыя Тарайковіч, дырэктар УП «Скарбіца».

Ткачкі вельмі засяроджаныя за сваёй працай. Мне стала цікава, ці не сумна за такой манатоннай дзейнасцю. «Калі сядзіш і запраўляеш станок, можа быць, і сумна. А калі ўжо пачынаеш ткаць, не засумуеш, бо трэба быць вельмі ўважлівай, увесь час думаць, каб нічога не пераблытаць», — кажа Ганна Вячынна, ткачыца.

Далей я апынуўся ў цудоўным пакоі, дзе ствараюцца на тканіне прыгожыя ўзоры ды арнаменты. «Для таго, каб вышыць, трэба мець акін царплення, бо, нягледзячы на тое, што вышываюць на машынках, жанчыны самі напраўляюць тэхніку, каб зрабіць патрэбны ўзор», — распавядае Галіна Загароўская, вядучы спецыяліст навукова-метадычнага участка практэвання вырабаў.

Не менш напружанае, у добрым сэнсе, становішча і ў аддзеле пашыву. Менавіта там усё, што было наткана і вышыта, аб'ядноўваецца — і ў выніку ствараюцца высокамастацкія вырабы. Каб паглядзець на гэтыя творы мастацтва, я спусціўся ў галерэю.

**Без спрэчак з гісторыяй**  
Колькі там розных касцюмаў, паясоў, ручнікоў! Вочы не могуць засяродзіцца на чымсьці адным — усё вельмі прыгожае. Я пачаўшы як сапраўдную якасную рэканструкцыю адзення беларускіх сялян, гараджан і нават шляхты, так і сцэнічных касцюмаў, якія больш танна і прасцей у аздабленні.

Дарчы, са сцэнічнай вопраткай у Беларусі склалася не лепшая сітуацыя. «На жаль, часта сцэнічныя касцюмы, якія мы можам бачыць на удзельніках народных калектываў, нават і не сталі пачаць з нацыянальным касцюмам. Няхай на сцэне дазваляецца нейкая стылізацыя, але ў вопратцы не павінны прысутнічаць колеры, арнаменты і ўзоры, якія ўвогуле ніколі не выкарыстоўваліся нашымі продкамі, бо гэта ўжо тады не народны касцюм», — расказала, так

«...потым за вушы не адцягнеш...»  
Яшчэ адна адметная рыса «Скарбіцы» — там з вялікім задавальненнем працуе моладзь. Як кажа дырэктар прадпрыемства: «Моладзь, вядома, пасля ўніверсітэта марыць пра сучасны дызайн. Але потым, калі яны пачынаюць працаваць з народнымі касцюмамі, іх ад гэтага занятку за вушы не адцягнеш». Я пагутарыў з адным з мастакоў, які там працуе. Гэта дзіўчынча, якая зусім нядаўна абараніла дыплом у Акадэміі мастацтваў. «Тут вельмі добрая творчая атмасфера, дзе можа раскрыцца душа любога мастака. І мне, як маладому мастаку, хочацца, спазнаўшы ўсё тое назіраюча, што тут ёсць, стварыць і штосьці сваё», — з блыскам у вачах гаворыць Наталія Жураўлёва.

Мне ажно самому захацелася быць такім жа апантаным жаданнем захавання старога і стварэння новага... Думаю, што «Скарбіца» яшчэ далёка не цалкам поўная беларускімі скарбамі і будзе працаваць яшчэ доўга для таго, каб мы ніколі не забыліся на свае нацыянальныя культурныя адметнасці.

Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

# У МІНСКАЙ ЖУРНАЛІСТЫКІ З'ЯВІЎСЯ КАНКУРЭНТ? ЦІ ВУЧАНЬ?

## Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя Пушкіна пачаў рыхтаваць журналістаў

Цяпер стаць журналістам стала магчымым і ў Брэсце. Чаму менавіта тут? Ці ёсць перспектывы ў гэтай спецыяльнасці на Брэстчыне і якая будучыня яе чакае?

**ПРАБЛЕМА № 1. Дайце нам журналістаў!**  
Журналістыка не можа не быць папулярнай. Але на Брэстчыне апошнім часам усталяваўся дэфіцыт творчых кадраў. На сёння, паводле звестак галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы аблвыканкама, у рэдакцыях газет вобласці ёсць вакансіі для 15 журналістаў, сярод якіх 3-4 у самім Брэсце. Лічбы штодня мяняюцца, хтосьці ідзе ў дэкрэтны вадпуск, хтосьці вяртаецца з яго, камусьці пара на пенсію... Каб разарушыць праблему недахопу кадраў, было вырашана рыхтаваць сваіх журналістаў, адрыццё спецыяльнасці «Друкаваныя СМІ» на філіяльнай факультэце Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Пушкіна (БРДУ). Ці азначае гэта, што ў Інстытута журналістыкі БДУ з'явіўся канкурэнт? Пакуль журналістыка ў Брэсце толькі набірае абароты, таму ахвятажу не назіралася тут нават у апошнім дзень падачы заяў.

**ПРАБЛЕМА № 2. Ахвотных вучыцца на журналістаў раёнкі няшмат. У чым прычыны?**

Ці весткі аб тым, што журналісты пачалі вучыцца і ў Брэсце, не паспелі абляцць краіну, ці настолькі высокая патрабаванні да якасці адукацыі прад'яўляе сучасная моладзь, ці Брэст — гэта неверагодна аддаленая кропка на карце нашай краіны для жыхароў не Брэсцкай вобласці, — не вядома. Але пакуль перавагу ў навучанні абтурыенты аддаюць сталіцы. Кажучы, там вядомае, як трэба вучыцца, і толькі там зробіць з цябе сапраўднага журналіста. Усё ж вопыту ў Інстытута журналістыкі ўжо не адно дзесяцігоддзе. Аднак многія спецыялісты, якія атрымалі адукацыю ў БДУ, не жадаюць вяртацца ў свае правінцыйныя гарады. Яны мараш магчымымі і немагчымымі спосабамі застацца ў сталіцы, бачыць сябе бліскучымі зоркамі тэлебачання, прафесіяналамі ў газетнай справе і на хвалю радзі. Каму больш пашчасціла — едуць за

мяжу. Але працаваць у прэстыжных сродках масавай інфармацыі, на жаль, не ўсім наканавана. Трэба ж камусьці спускацца з вяршыні сталічнага Алімпіа і вяртацца ў раёны. Вырасшы праблему недахопу журналісцкага кадраў вобласці ўз'яўся філфак БРДУ, які стаў ініцыятарам адрыцця спецыяльнасці «Друкаваныя СМІ», першапачаткова нават выказваліся аптымістычныя прагнозы на конт яе функцыянавання. У красавіку гэтага года абтурыенты прайшлі абавязковае прафесійна-псіхалагічнае тэсціраванне, якое дазволіла з большай упэўненасцю сказаць, што выбар будучай спецыяльнасці правільны. Так, на стацыянар было зарэгістравана 28 прэтендэнтаў на 25 месцаў, з якіх сёння 10 чалавек атрымліваюць адукацыю за кошт дзяржавы, а што датычыцца завочнай формы навучання, то сюды падалі заявы толькі 12 абтурыентаў. Для параўнання: у Інстытута журналістыкі БДУ на спецыяльнасць «Друкаваныя СМІ» за адно месца ў гэтым годзе змагаліся 2,3 чалавекі. Студэнтамі дзённай формы навучання сталі 65 чалавек, а завочнай — 50. Брэст пачаў дэлегаваць ад такіх паказчыкаў, а лічбы, якія атрымалі тут, указваюць на адсутнасці конкурсу (пры планах набору — 25 студэнтаў на дзённую форму навучання і столькі ж на завочную). «Хутчэй за ўсё прычына ў тым, што гэта першы набор. Многія сумняваюцца ў якасці адукацыі, бо ў нас яшчэ мала вопыту. Але мы гарантуем якасць адукацыі прафесійнае выкладанне», — кажа дэкан філфака БРДУ імя Пушкіна Вольга Фелькіна.

**Пловы брэсцкай журналістыкі**  
«Если забуду зажагают, значит — это кому-нибудь нужно...», — словы Уладзіміра Маякоўскага адпавядаюць гэтай сітуацыі. Калі спецыяльнасць такую адрыцці, значыць павінны быць у яе перавагі. Адна з галоўных — эканамічная. Кватэрнае пытанне — адно з важных. Безумоўна, у Брэсце танней здымаць жыллё, чым у сталіцы, а брэстчанам увогуле можаць не думаць пра гэта. Другі эканамічны фактар — кошт навучання. У БДУ год навучання на спецыяльнасці «Друкаваныя СМІ» (дзённая форма) каштуе 4 364 600 рублёў, у той час у горадзе гораў Брэсце год навучання на той жа спецыяльнасці і на той жа дзённай форме абыдзецца студэнту

ці бацькам у 3 563 000 беларускіх рублёў. Брэсцкім завочнікам даядзецца выкласці за веды толькі 1 205 000 беларускіх рублёў. У БРДУ аплата за паслугі ў галіне адукацыі ніжэйшая. Гэта разумела. Наўрад ці можна гаварыць пра вышэйшы ўзровень адукацыі (ва ўсялякім разе, напачатку), у той час, калі выкладчыкі самі 4 семестры будуць завочна атрымліваць дыплом па перападрыхтоўцы? Не можа не цікавіць пытанне: а хто зараз выкладае дысцыпліны па журналістыцы? Не могуць жа яны... адсутнічаць?

**Як і хто будзе вучыць маладых журналістаў? Раўненне на сталіцу!**  
Не можа не хваляваць пытанне ўкамплектавання кадрамі персаналу ўніверсітэта — менавіта тых, хто навучае студэнтаў журналісцкім дысцыплінам у сценах філіяльнага факультэта. Агульнага ў філіяльнай журналістыкі шмат, але гэта нешта рознае. Дарчы, у Мінскім дзяржаўным педагогічным ўніверсітэце імя М. Танка і Гродзенскім дзяржаўным ўніверсітэце імя Я. Куляшы журналістыка таксама вучыцца адна. Аднак з такіх студэнтаў атрымліваецца штосці паміж наступнікамі і журналістам, а гэта — розныя прафесіі, таму ў такіх спецыялістах як правіла не здахоп кадраў. Яшчэ ў школе пачула словы: «Лепш валодаць адной прафесіяй, але дакладна, быць прафесіяналам у гэтай галіне, чым гнацца за трыма дыпламамі і быць нікім». Тут справа не ў дыпламах, але... Пакуль выкладанне журналісцкіх дысцыплін не пачалася, бо кандыдаты-лінгвісты з БРДУ ў гэты час здаюць другую сесію ў Інстытуце журналістыкі на атрыманне дыплама па перападрыхтоўцы. 4 семестры зробіць з лінгвістаў выкладчыкаў аддзялення журналістыкі. Зімой плануецца яшчэ двух перыядаў адрыцця на перападрыхтоўку.

«Першы час БРДУ будзе супрацоўнічаць з Інстытутам журналістыкі БДУ. Для палепшэння якасці адукацыі мы плануем запрашаць чытаць лекцыі выкладчыкаў з Інстытута журналістыкі, журналістаў з вопытам, будзем абавязкова праводзіць майстар-класы і семінары», — гаворыць Вольга Фелькіна. Што датычыцца вучэбнай літаратуры, то ёю мы забяспечаны цалкам.

# НА КРАКАДЗІЛЕ

Салодкая вата, поп-корн, светлячкі цацкі... Цырк-шапіто зноў сабраў сваіх гледачоў. Толькі на гэты раз прадстаўленне было асабліва святочным: былі запрошаны выхавальнікі дзіцячых дамоў, дзеці з асабліва фізічнага развіцця і са шматдзетных сям'яў. Такія дабрачынныя акцыі Белдзяржцырка і Мінгарвыканкама ўжо не рэдкія. Не так даўно сваімі нумарамі артысты цырка радалі дзіцяці-інвалідаў з Івянца.



«Ух ты, і кракадзілы будуць!», — чуецца ўзрадаваны дзіцячы голас. Плягдзец і нават пакараць гэтых драпежнікаў можна было да прадстаўлення. А смельчак, ямак яны прыйшліся даспадобы, нават фатаграфаваліся з імі. «Раптам укусіць?!» — захалявалася мама, калі яе сын падышоў да кракадзіла да разгядкі таямніцы — паглядзець, які Антонія спраўляецца са сваімі «вялікімі і жудаснымі» падчас нумара.

Сам, цікаўны, шмат стала ля кракадзіла, калі вядучы аб'явіў: «Наша прадстаўленне пачнецца праз 27...» (Няўжо нешта не ладыцца? — маланкай рабгела дамца)...секунд... І напужаў жа.

«Зараз на арэне з'явіцца пяць зялёных кракадзічыкаў», — аб'явіў доўгачаканы нумар вядучы. — Толькі не спрабуйце паўтарыць з імі ўсё тое, што робіць Каракава. Небяспечна для

жыцця». Некалькі магчымых узмажы рэакцыі — і кракадзілы ўпалі ў транс: першы, другі, трэці...

Адзін з загінаўзаваных кракадзілаў якарз наасураць. Страшна было. Калі штосьці пойдзе не так... Я з мамі маленкім суседам (сядзець якарз у першым радку) дамовіліся, калі што не так, хутка будзем уцякаць. Добра, што выхад ўсё побоч. На наша шчасце, Антонія сапраўды валодае нейкай дзіўнай сілай над гэтымі зданямі.

Дзве гадзіны прадстаўлення праялціць, які некалькі хвілін. Алладысменты, не скончана гледачоў, здавалася, не скончана цацкі ніколі. Сапраўды, цырк прыемна на здзіўлі.

Святлана ШЫЯН, студэнтка Інстытута журналістыкі БДУ.

**ЧЫРВОНАЯ ЗМЕНА**

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ №12 ад 19 лютага 2009 года выданае Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Заснавальнікі газеты — установа «Рэдакцыя газеты «Звязда»; грамадскае аб'яднанне «Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі».

Галоўны рэдактар Уладзімір НАРКЕВІЧ. Адаказна за выпуск — намеснік галоўнага рэдактара Анатоль СЛАНЕУСКІ. Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10А. Кантактны тэлефон: 292-44-12. E-mail: posts@tut.by; info@zvuzdza.minsk.by Газета адрэдакцыя ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларусь Дню друку». ЛД №02330/0494179 ад 03.04.2009. 220013, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Тэлефон: 292-44-12. Нумар падпісанні ў 19.30.

